

# 1917

# 1941

## ЧАС ТРЫВОГІ ВЫПРАБАВАННЯ

Восень 1917 г. прынесла на Петрыкаўшчыну шмат размоў і меркаванняў адносна палітычнай улады. У валасных цэнтрах па-ранейшаму функцыянувалі земскія ўправы, якія ажыццяўлялі ўладу на месцах. Яны праводзілі сходы галосных, дзе вырашаліся пытанні гаспадарчага жыцця, выконвалі ўказанні вышэйшых органаў улады. Кайзераўскія генералы не гублялі мары выйграць безнадзейную вайну, канца якой не было відаць. Перагаворы ў Брэсце паміж Германіяй і савецкай Расіяй па заключенню мірнага дагавора былі сарваны, германскія войскі 18 лютага 1918 г. пачалі наступленне. Маладая Чырвоная Армія не змагла стрымаць ворага, немцы прасоўваліся ўглыб Беларусі шпаркімі тэмпамі. Ім супрацтваяла 2-я армія, але сілы былі няроўныя, і да канца лютага Петрыкаўшчына была акупіравана нямецкімі войскамі. Яна ўвайшла ў склад «Украінскай дзяржавы» гетмана Скарападскага. На акупіраванай тэрыторыі немцы захавалі дзейнасць валасных земстваў, якім дазвалялася вырашать пытанні ўнутранага жыцця насељніцтва: грамадскага падрадку, гаспадарчай дзейнасці, адукацыі, аховы здароўя. Немцы і гайдамакі ўвялі на захопленай тэрыторыі жорсткі акупацыйны рэжым. Увечары забаранялася выходзіць з хат, паўсяднона рэквізировалася жывёла — каровы, коні, выграбаліся з засекаў збожжа, бульба.

У лістападзе 1918 г. у Германіі ўспыхнула рэвалюцыя. 13 лістапада Савецкі ўрад ануляваў Брэсцкі дагавор,

германскія войскі пачалі пакідаць тэрыторыю Беларусі. З-й брыгадзе са 151-м і 153-м палкамі 17-й стралковай дывізіі было загадана выйсці на рубеж Магілёў — Жлобін — Бабруйск і р. Бярэзіна. Чыгунка Рэчыца — Лунінец знаходзілася пад кантролем немцаў, дэмаркацыйная лінія прайшла ў 10 вярстах ад чыгункі.

Да сярэдзіны снежня была вызвалена значная частка Беларусі. На перагаворах у Гомелі, якія вёў Д. З. Мануэльскі, было дамоўлена, што 17 снежня 1918 г. нашы войскі зоймуць лінію Калінкавічы — Мазыр — Лунінец, немцы застаюцца тут да таго часу, пакуль не з'яўіца для іх магчымасць выехаць. Але пад нажымам Петлюры немцы сарвалі гэтую дамоўленасць. Камандаванню 17-й дывізіі 9 студзеня быў адданы загад выйсці на рубеж Пінск — Лунінец — Мазыр — Рэчыца. У сярэдзіне студзеня 1919 г. Петрыкаўшчына поўнасцю была вызвалена ад нямецкіх захопнікаў.

Насіллю з боку акупантаў насељніцтва супрацьпаставіла ўзброеную барацьбу. У большасці выпадкаў гэта былі стыхійныя выступленні сялян, часта слаба ўзброеных. Выступленні сялян супраць немцаў і гайдамакаў адзначаліся ў м. Капаткевічы, у в. Піц і Камаровічы. У мястэчку Капаткевічы партызаны пад кіраўніцтвам Іоны Кузьміча задоўга да выгнання з рэспублікі нямецка-гетманскіх войск вызвалілі мястэчка ад ворага і ўстанавілі ў воласці савецкую ўладу.

27 жніўня 1918 г. Савецкі ўрад падпісаў з Германіяй дадатковы дагавор, паводле якога яна згадзілася вывесці войскі з тэрыторыі Беларусі на ўсход ад р. Бярэзіны. 13 лістапада ВЦВК РСФСР ануляваў Брэсцкі мірны дагавор, і Чырвоная Армія перайшла ў наступленне. 2 снежня 1918 г. часці 151-га палка пачалі наступленне ў бок м. Капаткевічы.

Адразу пасля выгнання немцаў і гайдамакаў у валасных цэнтрах былі створаны часовыя органы савецкай улады — валасныя рэвалюцыйныя камітэты. У Лучыцах валрэйком узначаліў Анікей Нашук, у Грабаве — Максім Кебец, у Ляскавіцах — Сцяпан Бамбіза, у Камаровічах — Лазар Назараў (яго намеснік Антон Баранаў адказаўся выконваць свае абавязкі і замест яго быў выбраны Шмул Ліўшыц).

Члены рэйкома выязджалі ў вёскі, збіralі сходы сялян, на якіх выбіralіся саветы сялянскіх дэпутатаў. Рэйкомы вялі падрыхтоўку да зямельнай рэформы, канфіскоўвалі памешчыцкія маёнткі, браўлі на ўлік іх маёмасткі. Каб пазбегнуць яе раскрыдання, у быльш маёнткі прызначаліся ўпраўляваки, якія і вартавінікі. Аднак яны часта не спраўляліся са сваімі задачамі. Маёнтак Гераніма Кеневіча ў Дарацівічах разрабавалі сяляне. Барыс Папук з в. Галубіца прывез з маёнтка вялікае трумо. Яно не праходзіла ў дзвёры, давялося паставіць люстру ў хлеў, дзе знаходзіўся бык. Той, убачыўши сваё аллюстраўванне, кінуўся на трумо і разбіў яго...

Рэгулярныя часці не заўсёды лічыліся з інтарэсамі сялян, без дазволу і ведама валасных рэйкомаў забіralі хлеб і фураж. Больш забяспечаныя маёнткі, напрыклад у Камаровічах, якія мелі харчовыя запасы, адпускалі іх па ўмерных цінах бяднейшаму насельніцтву, сіротам, удовам, інвалідам, сем'ям падонікі і чырвонаармейцаў.

Праводзілася нацыяналізацыя прадпрыемстваў — бровараў, дрэваапрацоўчых заводаў, млыноў. Нацыяналізаваныя паравы млын, які належаў мясцоваму жыхару Шчурьку, Капаткевіцкі рэйком зняў натураплату за памол зерня. Растваўшчыкі і больш заможныя сяляне плацілі рэйкомам так званую кантрыбуцыю — гропы, якія ішлі на аплату працы яго членаў, ахову здароўя, утрыманне школ. Рэйкомы размяшчаліся ў канфіскаваных, лепшых будынках, яны кіравалі ўсімі без выключэння сферамі жыцця на вёсцы.

Нягледзячы на цяжкае эканамічнае становішча, недахоп хлеба, сяляне Петрыкаўшчыны са спачуваннем адносіліся да харчовых проблем у горадах Беларусі і Расіі. Насельніцтва Лучыцкай воласці правяло збор хлеба для рабочых Піцера і Масквы. З Капаткевіцкай воласці харчовая дапамога па рацэ Пціч і Прыпяць была адпраўлена ў Мазыр.

Дзеяннямі рэйкомаў былі не задаволены заможныя сяляне, яны вялі агітацыйную работу сярод насельніцтва з мэтай узняць яго на барацьбу супраць савецкай улады. Гэтаму садзейнічала неспакойная абстаноўка на фронце, наступленне польскіх войск. У сакавіку 1919 г. удалося ўзняць сялян і накіраваць іх супраць рэйкомаў у Капаткевічах і Лучыцах. У Капаткевічах яны захапілі будынак рэйкома і арыштавалі старшыню І. С. Кузьміча, членаў рэйкома К. Красоўскага і А. Пундзіка. У Лучыцкай воласці азвярэлы на тоўшчі забіў старшыню рэйкома А. Г. Нашука. Аднак выступленне не атрымала падтрымкі сярод большай часткі насельніцтва, з дапамогай часцей Чырвонай Арміі яно было падаўлена, арганізатары арыштаваны і аддадзены пад суд вареннага трывала.

У складаных умовах праходзіла пасяўная кампанія 1919 г. Не хапала насенне, не ўсе беззямельныя і малаземельныя своечасова атрымалі зямлю. У Камаровічах толькі 6 ліпеня на ва-

ласным з'ездзе сельскіх саветаў была прынята пастанова аб раздачы ворыўных і сенакосных угоддзяў у маёнтках Камаровічы, Філіповічы, Гарадзянічы.

Рэйкомы многае зрабілі для арганізацыі школ, бясплатнага харчавання ў іх. Улічваючы вострую патрэбу ў педагогічных кадрах, Петрыкаўскі вальвыканком хадайнічаў перад Мазырскім павятовым аддзелам адукцыі аб адкрыці ў мястэчку педагогічных курсаў.

\* \* \*

У лютым 1919 г. Беларусь зноў стала арэнай ваенных дзеянняў. Каля адзінаццаці польскіх дывізій распачалі наступленне дзвюма групамі на тэрыторыю рэспублікі. У канцы ліпеня яны прарвалі фронт і наблізіліся да Мінска, 8 жніўня авалодалі горадам. 28 жніўня часці Чырвонай Арміі спыніліся на рубяжы Старушкі — Брыненё — Хлупін, аднак стрымаць націск польскіх войск не ўдалося. 12 верасня



Камандны і палітычны склад 64-га стралковага палка ў Аляксандраўскіх казармах у Маскве перад адпраўкай на Заходні фронт восенню 1918 г. Сярод камандзіраў і камісараў многія з тых, хто вызначыліся ў баях супраць польскіх акупантав на Петрыкаўшчыне: камандзір палка А. М. Новікаў, камісар У. А. Сулацкі, камандзіры рот У. М. Хоцінскі, П. А. Баранаў, І. В. Талбузін, І. К. Часнакоў, памочнік камандзіра палка А. П. Крумін, камандзіры батальёнаў І. С. Ляпанаў, П. П. Засецкі, К. А. Лаўдэнбах.

Чырвонаармейскія часці знаходзіліся на ўсходніх межах Петрыкаўшчыны, перайшоўшы ў контрнаступленне, занялі вёскі Валосавічы, Колкі, Сякерычы. Гэта быў поспех мясцовага значэння. Невялікі атрад чырвонаармейцаў у Хвойні выступіў супраць ворага. Бой быў пяроўным, загінула 7 наших байцоў. Іх пахавалі ў в. Кашэвічы. У горнар іх адна з вуліц вёскі названа вуліцай 7-і бальшавікоў.

Па-рознаму сустракалі палякаў петрыкаўчане. У Грабаўскай воласці, напрыклад, на іх ускладалі вялікія надзеі, спадзяючыся, што акупацыйныя ўлады дапамогуць атрымаць соль, мануфактуру і іншыя неабходныя тавары. Асноўная ж маса насельніцтва Петрыкаўшчыны была настроена да акупантав варожа.

На захопленай тэрыторыі польскія інтэрвенцыі ўстанавілі жорсткі акупацыйны рэжым. У Капаткевічах у першы

ж дзень яны расстралілі старшиныю мясцовага валрэўкома Ваяводу і двух маракоў-балтыйцаў — Аркадзя Лазарчыка і Адама Цылько. Чырвонаармейцу Л. Оркіну азвярэлія пілсудчыкі заганялі іголкі пад пазногі, ламалі ў дзяярах пальцы, пакуль не замучылі. Дорага абышлося панскае трумо Барысу Пашкузу з Галубіцы. Палякі шомпала-мі скрывавілі яму спіну, чалавек ледзь застаўся жывым. У в. Ванюжычы жаўнеры загадалі за кароткі тэрмін сабраць 700 пудоў аўса, потым — яшчэ 900. Схапілі Фёдара Кудраўца, а таксама старшиныю вясковага камітэта беднаты Дзям'яна Кудраўца, клалі паміж пальцаў пяньку, змочаную ў газе, і падпальвалі. За час акупацыі яны расстралілі ў вёсцы сем чалавек.

Палякі гвалтавалі жанчын, адбіralі ў сялян хлеб, бульбу, адзенне, сена, калёсы, гроши, рэквізівалі коней, ка-

роў, свіней, авечак, курэй. У в. Клясай нарабавалі 130 пудоў жытага, 250 пудоў бульбы, 300 пудоў сена, 15 пудоў сала, 5 пудоў масла, вывелі з сялянскіх двароў на свае патрэбы 2 коней, 20 кароў, 10 авечак. У заможнага жыхара в. Навасёлкі Стэфана Дубіны адабралі 2 коней, паўтары тысячы рублёў золатам. Усе страты жыхароў гэтай вёскі складлі калі 8 тысяч залатых рублёў.

Не спраўдзіліся надзеі сялян Грабаўскай воласці атрымаць ад палякаў тавары і прадукты. Па сцверджанні старшыні Грабаўскага рэйкомуна М. А. Гуткоўскага 16 жніўня 1920 г., «пацярпелі ў надзвычайнай меры гаспадаркі ўсяго насельніцтва. Расстрэляны як праціўнік польскай улады селянін Барата, арыштаваны камуністы Макаравец, Тур і Уцэхойскі, школьны работнік Прышчэпчык памёр у турме...» Старшыня Лучыцкага рэйкомуна М. І. Маставы пасля вызвалення ад палякаў адзначаў, што страты ад грабяжу каласальныя, вызначыць іх цяжка.

У час польскай акупацыі спалены 22 сялянскія двары ў Багрымавічах, 17 гаспадарак — у Рубчы, лесапільны завод у Капаткевіцкай воласці. Жаўнеры разбурылі лесапільны завод і фанерную фабрику ў Капцэвічах, паравы млын у Брынёве, бровар у Лучыцкай воласці. У дакладзе Мазырскага павятовага аддзела сацыяльнага забеспечэння ў ліпені 1920 г. адзначалася: «Няма амаль чалавека, які не панёс бы страт ад палякаў... Што тычыцца вёскі, то там не пацярпеўших таксама няма: дзікі разгул польскай шляхты на шляху адступлення ўсё знішчаў, разбураў ушчэнт...»

Расла незадаволенасць польскай уладай сярод мясцовага насельніцтва. З першых дзён акупацыі народ узнімаўся на барацьбу з ворагам. Газета «Звязда» 19 кастрычніка 1919 г. паведамляла, што на р. Пціч у кожнай вёсцы ёсьць партызанская атрад. У Колках не даваў спакою ворагам атрад Рыгора Грушко. У ваколіцах Петрыкава паспяхова дзейнічаў партызанская атрад 70-гадовага Васіля

Ісакавіча Талаша, у якім налічвалася каля 300 чалавек. Партызаны В. І. Талаша нападалі на палякаў, вялі разведку аб размяшчэнні польскіх падраздзяленняў, усю інфармацыю передавалі камандаванню Чырвонай Арміі. У Петрыкаве працавалі падпольныя групы Лаўрэна Злотніка і Стэфана Міцкевіча, Пятра Шиака, Фамы Серашына. У лодыцы з двайным дном падпольшчыкі пад відам гандляроў журавінамі дастаўлялі ў Пінск з Мазыра нелегальную літаратуру. Сувязь з Петрыкавскай падпольнай арганізацыяй падтрымліваў з Мазыра М. Андрэеў.

У маёнтках Дарашэвічы і Брынёў на сродкі насельніцтва існавалі школы, дзе навучанне вялося на рускай мове. У архіве захавалася ведамасць на выдачу заработка платы настаўнікам Ляскавіцкай воласці. Настаўнікі Ляскавіцкай школы В. Бамбіза, Дарашэвіцкай К. Пырх, Галубіцкай К. Сяўрук атрымалі па 3652 рублі, Вышалаўскай П. Яцкевіч, Турокскай М. Сінкевич — 3412, Бакланской М. Літвіновіч, Брынёўскай А. Куцях, Капцэвіцкай І. Атліванаў, школы пры фанерной фабрыцы Э. Шпілеўская — 1992 рублі. У некаторых вёсках адкрываліся польскія школы, якія фінансавалі акупацыйныя ўлады. Акупантамі назаўсёды збіраліся панаваць на захопленай тэрыторыі. Аднак нядоўга глуміліся польскія заваёўнікі. 4—7 ліпеня 1920 г. войскі Заходніяга фронту перайшлі ў наступленне і нанеслі моцныя ўдары па



К. К. Красоўскі



П. Р. Пашук

ворагу. Наступленне чырвонаармейцаў падтрымлівалі маракі Дняпроўскай флатыліі. 11 ліпеня Петрыкаў быў вызвалены ад палякаў. У аператыўнай зводцы Заходняга фронту 12 ліпеня 1920 г. паведамлялася: «У Мазырскім раёне нашы часці ў выніку цяжкага бою фарсіравалі р. Пціч і занялі м. Капаткевічы і ст. Пціч. Наступленне працягваецца...»

\* \* \*

У першыя дні пасля вызвалення ў воласных цэнтрах ствараліся рэвалюцыйныя камітэты, якія прыступалі да выканання функцый органаў дзяржаўнай улады. У Петрыкаве валасны рэйком распараджэннем ваеннага камісара 510-га стралковага палка (старшыня Лаўрэнцій Мацкевіч, члены П. І. Лапета, Д. І. Кебец) быў створаны 12 ліпеня 1920 г. Тады ж ваенны камісар 170-й брыгады 57-й стралковай дывізіі аддаў распараджэнне аб арганізацыі валаснога рэйкома ў м. Капаткевічы (старшыня Ф. Р. Арыновіч, члены

П. П. Красоўскі, Ц. С. Пігулеўскі, С. Б. Расоўскі). У в. Ляскавічы воласны рэйком (старшыня С. І. Туравец, члены Н. Ф. Бамбіза, С. Л. Бамбіза, Л. І. Буднік, З. А. Літаш) створаны 17 ліпеня. Камісар 510-га палка 31 ліпеня 1920 г. аднавіў рэйком у в. Грабаў (старшыня М. А. Гуткоўскі, члены С. К. Дзягцяр, М. Ц. Кебец, Кот, Т. Н. Навічніка).

У Камаровіцкай воласці былы старшыня рэйкома Л. С. Назараў правёў у вёсках сходы сялян. Былі выбраны сельскія саветы, яны дэлегавалі на валасны з'езд 18 ліпеня 1920 г. сваіх прадстаўнікоў. З'езд абраў старшынёй рэйкома Л. С. Назараў, членамі Р. К. Гайдукевіча, А. М. Ермалінскага. Ініцыятарам стварэння Лучыцкага валрэйкома стаў Павел Мінчук. З'езд дэлегатаў сельскіх саветаў воласці адбыўся 18 ліпеня 1920 г., на ім старшынёй рэйкома быў выбраны Р. А. Ходзька, якога праз некалькі дзён змяніў М. І. Маставы, членамі рэйкома — С. П. Лабовіч, А. Ф. Есьмановіч, А. Содзель.

Пры валасных рэйкомах ствараліся аддзелы, якія па колькасці і па структуре былі неаднолькавыя. При Петрыкаўскім валрэйкоме мелася шэсць аддзелаў: кіравання, зямельны, ваенны, народнай адукацыі, харчавання і міліцыя. У складзе трох рэйкомаў знаходзілася па чатыры аддзелы: Грабаўская — кіравання, зямельны, харчавання і працы, Лучыцкая — кіравання, зямельны, народнай адукацыі і працы.

Рэйкомы арганізоўвалі ў вёсках сельскія саветы, нацыяналізавалі панскія маёнткі, прадпрыемствы, угоддзі і лясы, вялі ўлік працаздольнага насельніцтва, а таксама жывёлы, інвентару, дапамагалі сем'ям чырвонаармейцаў і бяднайшым сялянам, кантрагаўлявалі выкананне працоўнай і гужавой павіннасці, размяркуюці заданні па развёрсты, забяспечвалі парадак. У маёнтках ствараліся батрацкія камітэты, якія брали на ўлік пансскую маёньсць, арганізоўвалі збор ураджаю. На іх базе з'явіліся першыя саўгасы. Найбольш высокі ўраджай у першы пасля вызвалення год быў атрыманы ў маёнтках Канстанцінава і Чалашчавічы Капаткевіцкай воласці, дзе было сабрана адпаведна 254,5 і 131 капы жытва, 6 і 41 — ячменю, 8,5 і 50 коп аўса. Добры ўраджай сабралі і ў маёнтку Дуброва Лучыцкай воласці — 140 коп жытва, 66 — ячменю, 39,5 коп аўса [1 капа — 60 снапоў].

Наладжвалася работа бровараў у народных маёнтках Дуброва, Лучыцы, Канстанцінава, Чалашчавічы, Дараашевичі і інш. Былі пушчаны ў работу паравыя млыны ў маёнтках Канстанцінава Капаткевіцкай і Філіповічы Камаровіцкай воласці. У Філіповічах працавала таксама лесапілка, у маёнтку Гарынава Ляскавіцкай воласці — фанерны завод. Ішла падрыхтоўка да пуску дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у Петрыкаве, Філіповічах, на ст. Капцёвічы і Пціч.

Праводзілася работа па рамонту дарог і аднаўлению мастоў. Разбураныя масты будавалі сапёры на падраздзяленні чырвонаармейцаў. Воласны рэйкомы па патрабаванню камандзіраў накіроўвалі на дапамогу ім неабходную колькасць людзей і падвод.

Цяжкім ярмом для насельніцтва воласцей была харчовая развёрстка. Для таго каб палепшыць харчаванне Чырвонай Арміі, гарадоў і прамысловых цэнтраў, у Мазырскім павеце з 24 жніўня да 1 верасня 1920 г. праводзіўся «ты-

дзень харчавання». Сялянам Грабаўскай воласці прадпісвалася здаць на ссыпныя пункты на ст. Капцёвічы і Пціч 200 пудоў жытва, Петрыкаўскай — 500 пудоў, Лучыцкай і Ляскавіцкай — па 1000 пудоў, Камаровіцкай і Капатке-



I. I. Лапета



A. V. Палупанаў

віцкай — па 1500 пудоў. У загадзе павятовай харчовай камісіі адзначалася, што «грамадзяне, якія будуць супрацьдзейніцаць правядзенню «харчовага тыдня», будуць арыштаваны, маёмаць іх канфіскавана». У верасні 1920 г. да кожнай воласці было даведзена цвёрдае заданне на паставку па развёрстыцы жывёлы.

5 верасня 1920 г. Мазырскі павятовы ваенны камісар і начальнік мабілізацыйнага аддзела выдалі загад аб прызывае на тэрміновую ваеннную службу грамадзян 1889—1900 гадоў нараджэння. Устанаўліваліся апошнія дні яўкі на зборны пункт Мазырскага павятовага ваенкамата прызыўнікоў: Капаткевіцкай і Лучыцкай воласцей — 10 верасня, Камаровіцкай, Петрыкаўскай і Ляскавіцкай — 12, Грабаўскай воласці — 14 верасня. «Грамадзяне, якія не з'явіліся ў вызначаны тэрмін, — гаварылася

ў загадзе, — будуць лічыцца дэзерцірамі і аддадзены пад суд Рэйтрыбунала, маёмаць іх канфіскавана». Нягледзячы на строгае напярэджанне, тых, хто не хацеў служыць у Чырвонай Арміі, было многа. Гэтаму спрыяла тое, што з заходу набліжалася новая небяспека. З боку Пінска рухаліся атрады Станіслава Булак-Балаховіча, якія ставіў мэту абараніць насельніцтва Беларусі ад дамаганняў Польшчы і Расіі, падняць сялянскі мяцеж на ўсёй Беларусі. 8 лістапада 1920 г. яны захапілі Петрыкаў, праз тры дні — усю тэрыторыю раёна. Валасныя рэйкомы, паштовыя аддзяленні спешна эвакуіраваліся. У Петрыкаве балахоўцы разгромілі будынак рэйкома, разрабавалі і спалілі магазіны, стварылі камітэт мясцовага самакіравання, забілі каля 50 чалавек. У вёсках нярэдкімі былі выпадкі рабавання сялян.

16—20 лістапада 1920 г. часці 16-й арміі Заходняга фронту разгромілі атрады Булак-Балаховіча, рэшткі якіх рассеяліся па лясах. У канцы лістапада 1920 г. усе валасныя рэйкомы Петрыкаўшчыны аднавілі сваю работу. Агенты чырвонаармейскіх часцей праводзілі рэквізіцыю прадуктаў харчавання і фуражу ў насельніцтва, не лічачыся з яго патрэбамі, многія сяляне былі кроўна пакрыўджаны сваёй уладай, на якую ўскладвалі такія вялікія надзеі...

А. В. Солахаў

#### ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЛЯСКОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

1 февраля 1919 г.

Об удовлетворении хлебом из имения Судибор населения волости, крайне нуждающегося в хлебе... Слушали доклад члена комитета Савошко о том, что при проверке имущества, взятого на учет в им. Судибор, им обнаружена молотьба (зерна), взятого на учет в им. Судибор представителем продовольственного отдела Мозырского уездного революционного комитета Мозолевским, из какового должна половина пойти для удовлетворения продовольствием населения м. Петрикова, а вторая половина — на прокормление советских войск, как это заявил ему Савошко, представитель продовольственного отдела Мозолевский. Для прокормления же населения волости из этого хлеба ничего не оставляется, тогда как масса населения волости крайне нуждается в хлебе: в д. Дорошевичи имеется 12 семейств с 63 душами населения без одного фунта хлеба, 25 семейств со 144 душами населения имеют только 43 пуда хлеба. Семейств же, у которых хватит хлеба до нового, имеется в деревне не более 3, у которых были бы остатки от годового потребления в дер. Дорошевичи семейств не имеется. В Дорошевичах имеется много семейств, у которых хватит хлеба не более чем на два месяца. В д. Баклань имеется на 208 душ всего насе-

ления только 69 пудов ржи, 2 пуда ячменя, 51 пуд гречихи и 303 пуда картофеля, как это видно из сведений, представленных сельским комитетом. В других деревнях население терпит не меньшую нужду в хлебе.

Постановили: просить продовольственный отдел, если не может быть оставлен весь хлеб для прокормления населения волости из им. Судибор, которого имеется 1500 пудов, хоть половину такового, дабы населению волости не пришлось умирать от голода...

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 103, оп. 1, л. 2, лл. 66–68.

## Чырванела зорка над краем

1918 год пачынаўся цяжка і трывожна для савецкай краіны. Перамір'е з Германіяй у лютым было парушана, пачалося наступленне нямецкіх войск на Беларусь. У зводцы з тэатра баявых дзеянняў Наркамата па ваенных справах 27 лютага паведамлялася: «24 лютага ішлі бай з германа-ўкраінскімі бандамі ў раёне Калінкавіч. Савецкія войскі выбілі непрыяцеля з Калінкавіч, але ўвечары зноў адступілі. Чырвоная Армія расце, узбройвающа сяляне»<sup>1</sup>...

З успамінаў І. Д. Лапета. «Немцы з'явіліся ў Петрыкаве ў канцы 1918 г. Разам з нямецкімі часцямі ваявалі ўкраінскія банды, якія стваралі свае «варты». Насельніцтва Петрыкава і воласці сустрэлі чужаземцаў варожа, асабліва франтавікі, якія вярнуліся з вайны. Хоць усе троцікі, пяць сінагог і касцёл у Петрыкаве не былі зачышнены, немцы і гайдамакі ўсяляк прыціскалі гараджан, рабавалі, гвалтавалі. Звычайнай з'явай стала біццё непакорных розгамі і шампаламі. Многія мясцовыя палякі, хоць і не адкрыта, дапамагалі акупантам, ліквідавалі органы савецкай улады, выдавалі акты вістаў.

Варожасць мясцовага насельніцтва да акупантаў усё ўзрастала. Франтавікі пачалі арганізоўвацца да барацьбы. Найболыш актыўна выступалі і дзейнічалі Сямён Шпак, адзін з арганізатораў падпольнай групы, браты Пятро і Іван Лапета – кіраўнік баявога атрада, Іван Рудзько – будучы генерал Чырвонай Арміі, Дэмітрый Туравец, Фама Каленік, Якаў Яшчукоўскі, Тра-

фім Каленік, Фядос Семечка. Ращуча і непрымірима да ворагаў была настроена і моладзь. У маладзёжную арганізацыю – аснову будучай камсамольскай – уваходзілі Дэмітрый Лапета, Афанасій Шпак, Пятро Жарабцоў, Парфірый Занкевіч, Яфім Андрук, Пётр Кебец, Аляксандар Мейлах, Георгій Братко, Іван Дамброў. Устанаўлівалася сувязь з Мазыром, Туравам і Жыткавічамі, падпольшчыкі збіralі зброю і рыхтавалі партызанскі атрад. Зброю дастаўлялі ў Петрыкаў у лодках з двайным дном. У Капаткевічы зброю дастаўляў Іона Кузьміч... Петрыкаўская партызаны нападалі на ворага не толькі каля мястэчка, але дапамагалі і Тураўскім патрыётам, калі там усыхнула паўстанне. Потым многія з іх пайшлі дабравольцамі ў 2-і Палескі Камуністычны полк, змагаліся каля Турава, Луніца, Пінска»...

У снежні 1918 г. немцы пакідалі Палессе. Каб захаваць ваенную і дзяржаўную маёмастць, у Капаткевічах была створана каменданцкая каманда, у якую ўвайшлі мясцовыя жыхары – Міхаіл Губар з Грабава, Фядос Глушко з Бабуніч, Сяргей Дзяняга з Залесся, Ілья Дубік з Аголіч, Раман і Кірыл Панцюкі, Емяльян Мазуркевіч, Антон Шляга, Міхаіл Туравец і многія іншыя. Каменданцкая каманда была баявой адзінкай Капаткевіцкага рэйкома, які быў створаны адразу пасля адъходу кайзераўскіх акупантаў. Рэйком быў створаны і на Капцэвіцкай фанернай фабрыцы братоў Кеневічаў. Прадстаўнікі яго Яўген Эртман і Вячаслав Жаўняровіч атрымалі ад камандавання 2-га паўстанцкага палка 20 вінтовак і

<sup>1</sup> РДВА, ф. 1, вол. 1, с. 50, л. 109.

ўзбройлі членаў рэйкома і каменданцкую каманду. Асаблівай актыўнасцю вызначаліся ў 1918—1919 гг. старшыня і сакратар камітэта беднатаў в. Бабунічы Ф. Панцюк і М. Некрашэвіч, старшыня і сакратар сельскага камітэта в. Аголічы Максім і Іван Строкачы, старшыня сельскага камітэта в. Слабодка М. Кандрашонак, старшыня і сакратар камітэта рабочых Капцёўскай фанернай фабрыкі К. Валункоў і В. Федаровіч. 16 лютага 1919 г. яны былі залячаны ў 8-ю роту 2-га Палескага паўстанцкага палка.

Закрануў Петрыкаўшчыну і стракапытаяскі мяцеж. Супраць мяцежнікаў, якія імкнуліся праравацца на злучэнне з белапалякамі ў бок Калінкавіч і да-



Ц. І. Сарочык, старшыня Камаровіцкага савета рабочых і сялянскіх дэпутатаў на пачатку 20-х гадоў. Загінуў ад рук бандытаў у 1924 г.

лей Петрыкава — Лунінца, былі кінуты значныя сілы Чырвонай Арміі. Іх стрымлівалі часці 1-й брыгады 17-й дывізіі. Камандзір 2-га батальёна Засецкі з штабам знаходзіўся на ст. Муляраўка, затым перабраўся ў Навасёлкі. Батальён ахоўваў Навасёлкаўскі стратэгічны мост праз Прыпяць. Мост даўжынёй 1 вярста 33 сажні (1,8 км) і шырынёй 12,8 м быў пабудаваны ў 1915 г. Ён меў разводную частку і перадмастое ўмацаванне для яго абароны: 5 кулямётных пляцовак, 5 радоў дротавай агароджы даўжынёй 2800 метраў, 20 рагатак. Другі мост даўжынёй паўвярсты быў пабудаваны каля в. Вялаўск.

З красавіка ў Капаткевічы прыбыла 2-я рота ў складзе каля 130 чалавек, з іх 10 камуністаў — для «падаўлення паўстання». Паступілі звесткі, што ў пяці кілометрах ад Капаткевіча знаходзіцца атрад паўстаўшых. У «Журнале баявых данясенняў 64-га палка» ёсць запіс: «2 кулямёты і каманду ў 23 чалавекі накіраваць на ст. Піці на ўціхамірванне паўстаўшых сялян м. Капаткевічы...». Хутчэй за ўсё, гэта была адна з груп стракапытаяцаў, якая хацела праравацца ў Польшчу. У журнале адзначана, што каля Капаткевіча затрымана некалькі чалавек з 67-га (мяцежнага) палка...

16 красавіка 1919 г. начальнік 8-й стралковай дывізіі загадаў камандзіру інжынернага батальёна Халаставу арганізаваць на Прыпяці ваенную флатыллю, аб чым паведаміў тэлеграмай камандуючаму беларуска-літоўскай арміяй А. Снесараву. У састаў яе былі намечаны колавыя параходы «Ржышчаў», «Сокал», «Уён», «Чацвёрты», шэсць маторных катэраў і адзінаццаць невялікіх суднаў.

23 мая ў суязі з актыўізацыяй палякаў у вярхоўях Пряпяці і пагрозай іх наступлення на Петрыкаў і Мазыр камандуючы Дняпроўскай флатыліяй А. В. Палупанаў прыняў рашэнне паслаць

<sup>1</sup> РДВА, ф. 3224, вол. 1, с. 60, л. 24.

на Прышыць бронепараход «Адмірал» (камандзір П. Істрын) для разведкі і аказання падтрымкі часцям першай брыгады. У Петрыкаў прыбылі два па-раходы і бронепараход «Адмірал», уз-роеная дзвюма 76-міліметровымі гар-матамі і чатырма кулямётамі з каман-дай 40 чалавек. На другі дзень бронепа-раход і другія судны накіраваліся ў распараджэнне камандзіра 64-га стралковага палка на раз'езд Прышыць. Польскія войскі да гэтага часу занялі Столін, ст. Гарынь. Петрыкаў стаў прыфронтавой зонай. Супраць першай брыгады 8-й стралковай дывізіі ў маі 1919 г. ваявалі 34-ы і 22-і польскія пяхотныя палкі, 250 рускіх афіцэраў белай гвардыі, дружына з мясцовых палякаў, чатыры эскадроны кавалерыі, рачная флатылія з шасці ўзброеных катэраў і пантонаў.

У ліпені абстаноўка на фронце ўскладнілася. Польскія легіянёры па-чалі наступленне, занялі Давыд-Гарадок, адrezалі ад асноўных сіл два насы катэры і іх базу. 66-ы полк адышоў да Лезніцы, адступаў і 64-ы полк. 11 ліпеня палякі захапілі Тураў, гаспадарылі ў Лунінцы і Давыд-Гарадку. Над Петрыкамі нависла рэальная пагроза. З Кіева ў Петрыкаў прыбыў бронепараход «Даратэя». Па загаду камандуючага флатыліі А. Палупанава быў пасланы таксама бранякатэр «К. Маркс», які сумесна з ротай 10-га пагранічнага пал-ка стаў на ахову маста ў в. Навасёлкі.

26 ліпеня раніцай пачаліся баі за вызваленне Турава, да вечара старажытны горад быў поўнасцю ачышчаны ад захопнікаў. Палякі нанеслі значныя страты ад агню «Апалона» і бранякатэра № 3. У камандавання з'явілася ўшэйненасць у магчымасці канчатковага выгнання ворага з тэрыторыі рэспублі-кі, але гэтым планам з-за шэрагу пры-чын не суджана было ажыццяўіцца.

Абарона ўчастка Дарашэвічы — Петрыкаў — Навасёлкі і мост каля Навасёлак была ўскладзена на 8-ю роту 10-га пагранічнага палка, якой камандаваў Д. Дубен-скі. Каля Дарашэвіча 19 ліпеня двойчы



Р. Ю. Каленік



Р. П. Кебец

з'яўлялася варожая разведка. Асноўныя сілы роты знаходзіліся ў Навасёлках. З дапамогай старшыні Петрыкаўскага валвыканкома Пучынскага чырвонаар-мейцы сумесна з прадстаўнікамі Бела-руска-Літоўскай рэспублікі ўдзельні-чалі ў нарыйтоўцы прадуктаў для пат-рэб арміі. Для ўмацавання атрада рачных караблёў у Петрыкаў прыбыў бронепараход «Ветка» пад камандаван-нем латыша А. Я. Зарынко. Са штаба 1-й брыгады 8-й дывізіі, які знаходзіў-ся ў Петрыкаве, быў аддадзены загад трymаць усе караблі ў раёне Турава, у непасрэднай блізкасці ад непрыяце-ля. У гэты час напружаныя баі ішлі за Туравам, каля в. Альшаны і Мочулі. Нашы часці неслі вялікія страты, ма-ральны дух байцоў падаў... У гэтых баях быў сур'ёзна пашкоджаны бронепа-раход «Трахтаміраў», пабудаваны ў 1912 г. як буксірны калесны парагод. На «Трахтаміраве» з восені 1919 г. слу-жылі ўраджэнцы Петрыкава і в. Нава-сёлкі Рыгор Кебец, Антон Корж, Рыгор Каленік.

13 жніўня загадам заходняга фронту «старшым марскім начальнікам над усімі парагодамі» быў прызначаны ма-рак-балтыец Пётр Пашкін. Штаб 1-й брыгады размясціўся ў Капцэвічах. Па ўсіх напрамках вялася конная разведка. Польская разведка была заўважана за Жыткавічамі. Начальнік коннай раз-ведкі 64-га палка Часнакоў дакладваў, што каля Капаткевіч разагнана шайка бандытаў...

18 жніўня для ўмацаванія флатыліі з Мазыра ў Петрыкаў прыбыў паход «Ремесленік», ён замяніў гружаны зернем «Сокал». Рулявым на «Ремесленіке» быў ураджэнец Петрыкава Афанасій Ус.

Баявыя дзеянні перамясціліся на Петрыкаўшчыну. У штаб палка прыйшло загад камбрыга Шапкіна адбыць на ст. Коржаўка і рухацца ў Петрыкаў, 3-й роце заняць пазіцыі ў в. Дарашэвічы, базіравацца ў пансім двары. Ад ст. Коржаўка правесці тэлефонную сувязь. Не даваць магчымасці ворагу пераправіцца на правы бераг Прыпяці і дапусціць яго рух на Мазыр. Камандантам м. Петрыкаў быў прызначаны Уласаў. Камандзір сапёрнай роты да-кладваў, што з дапамогай мясцовага насельніцтва капаў акопы па лініі Старушкі — Вяд. і Мал. Сялоцічы — Брынёў — Дарашэвічы.

У Петрыкаў на змену «Трахтаміраву» прыйшоў бронепаход «Бужын» з начальнікам флатыліі П. Пашкіним і камісарам А. Кульбергам, які асабліва вызначыўся ў баях на Петрыкаўшчыне восенню 1919 г., быў прадстаўлены да ордэна Чырвонага Сцяга. Разам з камандаваннем стралковага палка аблікоўваўся план абароны горада. Сілы былі вельмі малыя: ліню абароны ад в. Хлупін калі Турава да в. Навасёлкі зімала 4-я рота, у якой налічвалася

88 байцоў і 6 інструктараў, 9 куля-мётчыкаў, адзін кулямёт; у в. Дарашэвічы — 3-я рота (92 байцы, 4 інструктары, 15 кулямётчыкаў, кулямёт); у Петрыкаве — штаб палка, сапёрная і каманданцкая каманды. Вельмі мала было боепрыпасаў, штобы рот запоўнены толькі напалову...

У пачатку верасня белапалякі актывізавалі свае дзеянні. 8 верасня яны атакавалі палкавую школу і прымусілі чырвонаармейцаў адступіць у Петрыкаў, затым, разам з 3-й ротай 64-га палка далей, да Навасёлак. Паходы «Бужын» і «Звязда» абстрэльвалі працоўніка, з нашага боку былі забітыя і параненыя. Памочнік палкавога ад'ютанта Грыгор'еў трапіў у палон, але яму ўдалося збегчы і вярнуцца ў полк з каштоўнымі звесткамі аб ворагу. Легіянеры, не вытрымаўшы артылерыйскага агню паходаў, пакінулі Петрыкаў. Камандзір брыгады ў сваім загадзе патрабаваў утрымліваць горад чаго б гэта ні каштавала — гэтая лінія абароны была асабліва важнай. Начальнік Прыпяцкай флатыліі П. І. Пашкін аб'явіў удзячнасць маракам «Бужына» і «Звязды». На рапарце камандзіра «Бужына» Д. Н. Малафеева ён напісаў: «Ганаруся «Бужынам» пад Петрыкам. 10.9.1919 г. Пашкін».

Абарона чырвонаармейцаў была ўмацавана Кіеўскім асобным палком чыгуначнай аховы пад камандаваннем А. А. Арлова, добра ўзброеным і паўнакроўным. У ім налічвалася звыш 1000 чалавек, былі гарматы і кулямёты. Легіянеры вымушаны былі адступіць да Брынёва. Яны рабілі вылазкі і рэйды ў савецкі тыл, пераходзілі да партызанскіх метадаў вайны. Атрад байцоў Чырвонай Арміі пад камандаваннем І. І. Варфаламеева разграміў польскі ўланскі полк, у раёне в. Колкі былі знішчаны яго рэшткі. У Конкавічах банда дыверсантаў у колькасці 40 чалавек падпаліла стратэгічны мост праз Прыпяць. Паход «Звязда» быў у тыя дні заменены «Туравам». Настрой маракой быў бадзёрым і баявым. Былі вы-



Камандуючы Прыпяцкай ваенай флатылій П. І. Пашкін. 1919 г.




Камандуючы Дняпроўскай ваенай флатылій у 1920 г. П. І. Смірноў

браны кантрольна-гаспадарчая і культурна-асветная камісіі, якія ўзначалілі ўраджэнцы гэтых месц Н. П. Анішчанка і І. А. Герасіменка. Маракі прынялі рэзалюцыю, у якой гаварылася: «Дайце нам спарады, абмундзіраванне, правізію, і мы будзем стаяць да апошняга. Прымусыце пяхоту зрушыць наперад, і мы будзем прабіваць дарогу да светлай будучыні». Настрой сухапутных чырвонаармейскіх часцей Петрыкаўскага баявога ўчастка быў не такім бадзёрым і ўпэўненым. І. П. Істрин даносіў камандаванню: «Настрой ня важны... Байцы распранутыя і босьяя, яны часта галодныя, і гэта прымушае іх адступаць... Праносіца чутка, што ззаду іх вялікія сілы, і адразу пачынаеца адступленне». Начальнік баявога ўчастка камандзір батальёна Храмцоў накіраваўся быццам для агляду пазіцый і не вярнуўся. Як стала вядома потым, ён перабег да белапалякаў. Было меркаванне, што сілы легіянероў слабыя, і можна рагучым ударам адкінуць палякаў да Давыд-Гарадка. Але рэальнасць была другой. Часта падраздзяленні Чырвонай Арміі кідаліся наўгукі пры набліжэнні ворага. Нярэдкімі былі выпадкі дэзерцістра, панікі, пераходу ў стан ворага. На фоне агульных няўдач радасным выглядаў поспех 2-й роты 64-га палка, якая заняла в. Людзвіноў і ўстановіла страчаную сувязь з 65-м палком. Фронт у тыя дні праходзіў па лініі: Вуглы – Ашківа – Рудня – М. Нівы – Хвойня (65-ы полк, камандзір Іеўлеў), далей Капаткевічы – Муляраўка – Людзвіноў (66-ы полк, камандзір Лукс).

14 верасня «Тураў» веў бой з белапалякамі каля Галубіцы і Дарашэвіч. Дыверсійны атрад ворага імкнуўся прарвацца ў абход Петрыкава да Навасёлак з мэтай узарваць стратэгічны мост. У гэты дзень каля х. Гараваха загінуў разведчык 4-й роты Леўшын. Варожы атрад абстраляны з парахода «Бужын», аперацыя была сарвана. Было відавочна, што белапалякі, атрымаўшы звесткі ад Храмцова аб настроі, узбра-

енні, сілах чырвонаармейцаў, будуць імкнуцца захапіць Петрыкаў. Сіл, якія маглі б супрацьстаяць ворагу, не хапала, не было гармат, часта не кожны баец узброены нават вінтоўкай, нярэдка яны выходзілі са строю з-за адсутнасці ружэйнага масла. Патронаў было па 20–30 штук на байца. На дапамогу 64-му палку спяшаўся 397-ы полк, якім камандаваў К. Р. Ляпеха. Па чыгунцы і на параходах па Прывіці роты палка кіраваліся на лінію фронту. А пакуль у белапалякаў былі яўнія перавагі.

Раніца 17 верасня была туманней, караблі з Прывіці не маглі падтрымаць пяхоту. Легіянеры нечакана атакавалі пазіцыі чырвонаармейцаў і вымусілі іх адступіць з Петрыкава да Бяланавіч. Палякі захапілі таксама параход «Струмень». Страта Петрыкава ў другі раз за 10 дзён выклікала вялікую занепакоенасць у камандаванні. Параход «Тураў» быў накіраваны ў разведку ўверх па Прывіці. Ён падабраў адступіўшых з мястэчка савецкіх і партыйных работнікаў, абстраляў пазіцыі легіянероў, знішчыў агнявыя кропкі і без страт вярнуўся назад. Была сарвана пераправа праціўніка каля Петрыкава. У гэты дзень да чырвонаармейцаў перайшоўпольскі салдат Юзэф Шатура, які перадаў важныя звесткі аб сілах і ўзбраенні белапалякаў. Рабіліся ўсе заходы, каб вярнуць Петрыкаў. На фронт прыбылі начальнік флатыліі П. І. Пашкін і камісар флатыліі А. М. Кульберг. Назапашваліся



П. Т. Семечка



С. Р. Грышкоў

сухапутныя сілы, у Бяланавічы прыбыў батальён 397-га палка. Вораг замацоўваўся ў Петрыкаве і спрабаваў захапіць новыя пазіцыі, але беспаспяхова. У 21 гадз. 19 верасня пачалася аперацыя па вызваленню Петрыкава. У раёне ст. Муляраўка арганізавана падманнае наступленне, каб адцягнуць увагу палякаў, асноўны ўдар наносіўся з боку в. Белка. Пяхота падтрымлівалася гарматным агнём з параходаў «Карл Лібкнэхт», «Бужын», «Тураў». Аперацыю флатылі ўзначаліў П. І. Пашкін. Белапалякі не вытрымалі трапнага агню гармат і кулямётав і пакінулі свае пазіцыі. З сушы іх атакавалі чырвонаармейцы, з параходаў высаджаны дэсант. Петрыкаў зноў стаў савецкім. Са штаба акупантаў у Кашцёвічах на дапамогу палякам спяшаліся дзве роты з гарматамі, але было позна.

Шмат бед паспелі нарабіць акупанты ў Петрыкаве за гэтыя дні. Яны расстрэльвалі камуністаў і савецкіх работнікаў. Так, каля сцяны Нікольскай царквы былі расстрэляны жыхары Петрыкава, выдадзеные свяшчэннікам Кіркевічам, бальшавік П. Т. Семечка, міліцыянэр Т. Каленік і 9 партызан з Конкавіча. Да падсмерці быў забіты А. С. Кебец. Многія былі выратаваны ад гібелі ражучым наступленнем Чырвонай Арміі і ўліліся ў яе рады — П. П. Занкевіч, Я. М. Андрук, П. А. Кебец, А. К. Мейлах, Г. П. Братко, І. Дамброў, Д. Д. Лапета, І. Д. Лапета і іншыя. Разведка ўстанавіла, што ў ваколіцах Петрыкава белапалякаў не відаць, яны не падыходзілі да Прышпіці і ў Вышалаве, Галубіцы, Дараашэвічах — баяліся агню артылерыі з бронепараходаў. Усе караблі 4-й брыгады Прышпіцкай ваенай флатылі былі накіраваны ў Гомель, на змену ім прыбывала 2-я брыгада флатылі. Камісар парахода «Бужын» М. А. Лімончанка дакладваў у палітадзел флатылі: «Настрой маракоў баявы, хоць зусім няма абмундзіравання, не хапае харчоў... Насельніцтва добразычліва адносіцца да маракоў. Баяздольнасць пар-

хода добрая. Сёння бамбардзіраваліпольскі флот, даволі паспяхова»... Фронт устанавіўся па лініі Вуглы — Ашкva — Майсеёўка — М. Ніва — Хвойня — Чалюшчавічы — Курыцічы — Смятанічы — Петрыкаў — Майсеевічы — Убарцкая Рудня... У задачу войск уваходзіла актыўная абарона гэтага участка фронту, прарывамі непакоіць непрыяцеля і не даваць яму замацавацца. Чакалася далейшае наступленне пры падтрымцы двух бронепаяздоў, укомплектаваных маракамі-балтыйцаў. Палякі абстрэльвалі пазіцыі нашых войск каля Петрыкава з гармат з боку Макарыч, спрабавалі атакаваць, але поспеху не дабіліся.

Бai ішлі і вакол вёсак Філіпавічы, Лучыцы. Палякі трымаліся да апошняга і не здавалі пазіцыі. Загінула нямала чырвонаармейцаў, у тым ліку палітработнікі Оссер, Палякоў, Мезжыль. Ішла змена часцей на Петрыкаўскім напрамку, пазіцыі займалі байцы 58-га палка. Белапалякі, якія рабавалі народ, здзекаваліся над людзьмі, не знаходзілі ніякай падтрымкі ў насельніцтва. Яны канцэнтравалі свае сілы для далейшага наступлення.

Цяжкім выдаўся дзень 1 кастрычніка. З аператыўнай зводкі 44-й дывізіі: «У 4 гадз. 500 чалавек пяхоты праціўніка з гарматамі і эскадронам кавалерыі павялі наступленне на Петрыкаў. Пасля цяжкага 2-гадзіннага бою палякі завалодалі мястэчкам. Мы страдзілі каля 70 чалавек забітымі, параненымі і прapaўшымі без вестак. 58-ы полк змагаўся да апошняга патрона, і з-за адсутнасці боепрыпасаў вымушаны быў адысці да Вялаўска. Салдаты праціўніка, у асноўным палякі з Познані, п'яныя... Удалося зняць і адвесці да Скрыгалава бронепараходам «Трахтаміраў» разводную частку моста каля Навасёлак».

Удзельнік таго бою Ф. І. Карвіга ўспамінаў, што прычынай паражэння ў многім было і тое, што камісар 3-га батальёна ўстроіў у туую ноч у Петрыкаве вечарынку для моладзі, а многія

жыхары мястечка сімпатызавалі палякам і неадкладна паведамілі ім аб гэтым, ворагі выскрысталі зручны момант... Камандзір батальёна Арцеменка здолеў адвесці асноўныя сілы, але не далічыліся многіх. Загінуў і камандзір 7-й роты Аляксандраў, які толькі выскачыў з зямлянкі пры набліжэнні палякаў.

Меры, прынятые для ліквідацыі прарыву белапалякаў, поспеху не прынеслі. Караблі флатылі ў Конкавічах абстраляны артылерый праціўніка і адышлі да Балажэвіч. Войск было мала, разбіты ў Петрыкаве 3-і батальён адказаўся пераходзіць з Шастовіч да Балажэвіч. Камандаванне прыслала боепрыпасы, але патроны не падыходзілі да вінтавак...

Левы фланг 397-га палка палякі адкінулі да Пцічы, 5 кастрычніка была захоплена і станцыя Пціч. Толькі дзякуючы ращучым дзеянням маракоў па-раходаў «Гарачы» (былы «Трахтаміраў») і «Грамавы» («Карл Лібкнэхт») праціўнік не змог рэалізаваць свае вялікія задумы. 8 кастрычніка палякі былі выбіты з Пцічы, а ўвечары таго ж дня зноў захапілі станцыю. Ад частай стральбы на «Гарачым» выскачыў з гнязда вал гарматы. Палякі спрабавалі ўзнавіць мост каля Навасёлак, але агнём з караблём яго ўдалося падпалиць...

Баявыя дзеянні на тэрыторыі Петрыкаўшчыны працягваліся з пераменным поспехам да сакавіка 1920 г. Барацьба была цяжкай, часта няроўнай: у падраздзяленні Чырвонай Арміі не хапала боепрыпасаў, медыкаментаў і харчоў, на караблях флатылі часта не было паліва. Але маракі не давалі спакою непрыяцелю, абстрэльвалі яго пазіцыі ў Петрыкаве, ст. Пціч, Багрымавічах, Конкавічах. Нашым войскам супрадзістаялі моцныя, добра ўзброенныя польскія часці — уланскі і троі стралковыя палкі, кавалерыйская часць «Татарская язда», марскі батальён, узмоцненныя трыма бронепаяздамі. У сярэдзіне лістапада караблі флатылі пай-

шлі ў Мазыр на зімоўку. Недахоп харчавання ярмом клаўся на сялян навакольных вёсак...

У снежні нашы войскі атрымалі загад авалодацаў ст. Коржаўка. Фронт праходзіў па лініі Слабодка — Капцэвічы — Чалюшчавічы — Капаткевічы — Івашкавічы. Цяжкія бай ішлі каля Хвойні з мэтай авалодацаў Лучыцамі, Капцэвічамі, Навасёлкамі, але яны не маглі прынесці поспеху, наступаць не было каму, 422-і і 423-і палкі зняты з фронту і накіраваны на Украіну. Была арганізавана дзёрзкая вылазка маракоў сумесна з партызанамі ў тыл палякаў праз Прыпяць каля в. Конкавічы, знішчана шмат варожых салдат, 6 гармат, узяты вялікія трафеі. Загінула два маракі — камандзір узвода Г. Беркум-Васільеў і Мярэжка.

З новай сілай бай разгарэліся ў сярэдзіне студзеня. Палякі ўсімі сродкамі імкнуліся адсунуць лінію фронту ўглыб савецкай тэрыторыі. Асабліва нялёгка прыходзілася каля в. Хуснае і ст. Пціч. Палякі захапілі Гарадзішча, Хвойню, Івашкавічы і выйшлі да р. Трэмля. Наши войскі амаль поўнасцю былі выціснуты з Петрыкаўшчыны, заставаўся толькі невялікі перадмастыва плацдарм каля чыгуначнага маста каля ст. Пціч, які ўтрымліваўся з дапамогай бронепаязду № 92, № 35 «Чырвоны барэц» і № 48 імя Булычова, каманды якіх складаліся з маракоў.



Г. К. Казак, палітком  
бронепаезда «Даратэя»

К. Р. Клешчанок, начальнік 1-й брыгады  
караблём. ДВФ



В. П. Крупчынскі



А. М. Кульберг

22 студзеня палякі запрасілі часовага перамір'я з мэтай абмену аднаго з відных дзеячоў каталіцызму на члена ЦК РКП(б) К. Радзка. Рэўваенсавет Паўднёва-Заходняга фронту з дазволу У. І. Леніна даў распараджэнне спыніць баявую дзеянні да 4 гадзін 24 студзеня. 23 студзеня позна ўвачары К. Радэк прайшоў па масту праз Пціч і на браняноездзе выехаў у Калінкавічы, дзе яго сустрэў член Рэўваенсавета 12-й арміі С. Аралаў. У палякаў у гэты час знаходзіўся ў якасці заложніка камісар 1-й брыгады 47-й дывізіі М. Данілеўскі.

У баях на Петрыкаўшчыне ў тыя дні асабліва вызначыліся байцы 415-га палка. Ён панёс немалыя страты, каля в. Хвойня былі забіты С. Мазейка, В. Гаўрылюк, І. Пракоф'ёў, Я. Гармаш, У. Кароткі, прапалі без вестак А. Цышлякоў, С. Курамшаў, А. Навіцкі і многія іншыя чырвонаармейцы. У спісі палка былі занесены многія партызаны імя III Інтэрнацыянала і іншых атрадаў — жыхары вв. Хвойня, Грабаў, 2-я Слабодка, Лучыцы, Сякерыцы і іншых. Пасля цяжкіх баёў каля Хвойні жывым застаўся былы партызан з 2-й Слабодкі У. Мазай, а ў сакавіку 1930 г. ён быў забіты бандытамі стрэлам у акно.

Напружаныя бай каля ст. Пціч не заціхалі і ў лютым 1920 г. 416-ы полк (камандзір Я. А. Калюжны) умацаваўся на лініі ад Хвойні да Церабава — Беседак. Актыўна дзеяйнічалі на гэтым уча-

стку партызанская атрады. Пазіцыі палякаў каля Капаткевіч былі ўмацаваны, іх сілы амаль удвая перавышалі нашы. Каманды караблёў ДВФ пераведзены на сушу і называліся 1-м марскім берагавым атрадам, якім камандаваў ванмор І. Зелянцуў. 25 лютага яны зрабілі смелы налёт на Кацуры і адкінулі палякаў да р. Пціч. У час бою загінулі маракі эстонец Іаган Барт і І. Кавалеў.

27 лютага польскае камандаванне пачало Мазырскую наступальную аперацию. У гэты час Чырвоная Армія праводзіла перагрупіроўку, змену часцей на фронце, усюды панавала неразбіръха, многія камандзіры выйшлі са строю з-за хвароб і раненняў. Аб гэтым прац агентуру было вядома палякам. Да таго ж началася адліга, вясенняя распустіца. Артылерыя з Петрыкаўскага нарамку была знята і адпраўлена да Калінкавіч, кавалерыя не магла дзейнічаць... 4 сакавіка легіянеры пайшлі ў ражучую атаку. Наступалі яны і на другі дзень. У выніку ўся Петрыкаўшчына аказалася пад ботам ворага. Увечары 5 сакавіка быў захоплены Мазыр.

\* \* \*

✓ На Палессі не заціхала полымя партызанскай барацьбы. Каля Петрыкава, Навасёлак, Пцічы дзеянічаў атрад В. І. Талаша, на поўначы — атрад імя III Інтэрнацыянала, у якім змагалася з акупантамі моладзь вёсак Зарэчка, 2-я Слабодка, Хвойня, Чалюшчавічы, Філішавічы, Грабаў. У Петрыкаве дзеяйнічалі падпольщицы, якія трymалі сувязь з Мазыром, Лунінцом і іншымі гарадамі. Легіянеры змаглі выйсці на след арганізацыі, многіх актыўных удзельнікаў яе схапілі і пакаралі смерцю. У Петрыкаве расстралілі Канстанціна Яцкоўскага, Антона Ланька, Семечку і іншых.

19 чэрвеня 1920 года Чырвоная Армія пачала наступленне на белапалякаў. 29 чэрвеня канлодка «Губительны», на якой служыў ураджэнец Петрыкава

П. А. Кебец, праразвалася да Мазыра, высадзіла дэсант, які сустрэўся там з разведчыкамі 215-га стралковага палка. Камандуючы флатыліяй П. І. Смірноў аддаў загад кананерскім лодкам правесці налёт на Балажэвічы і Скрыгалаў і пасеяць паніку ў тыле ворага. Экіпажы караблёў былі пераапрануты ў польскую форму, ворагі прымалі іх за сваіх. 1 ліпеня апоўдні падышлі да Навасёлак, дзе дзейнічалі два пантонныя мосты праз Прыпяць. Па іх беспера-пынным патокам рухаліся польскія абозы. Караблі адкрылі агонь, узнялася паніка. Палякі кідаліся ў воду, уздымалі ўгару рукі. Быў узяты ў палон штаб 22-га палка з дакументамі, захоплены вялікі трафеі, абозы і мосты разбіты і спалены... На зваротным шляху караблі былі абстраляны каля Балажэвіч, але атнём у адказ варожая батарэя была знішчана. Каля Пцічы караблі флатылії былі яшчэ раз абстраляны з браняноезда, але рапушчымі дзеяннямі маракі нанеслі значны ўрон праціўніку.

2 ліпеня на світанні белапалякі пад націскам 510-га палка вымушаны былі паспешна адступіць з в. Кацуры, пакінуўшы непашкоджанымі чыгуначныя збудаванні. Ворага праследавалі партызанская атрады. Кананерскія лодкі «Гордый», «Грозны́й», «Мстительны́й» і «Могучый» непрыкметна прайшлі ўверх па Прыпяці да Балажэвіч і абстралялі праціўніка. Налёт быў нечаканым і моцным, ён застаў ворага знянаць, агонь у адказ ён вёў зусім у іншым напрамку. Але на сушы вораг павёў энергічнае наступленне і вымусіў насы часці пакінуць в. Кацуры. Атнём караблёў наступленне было прыпынена, абстрэл вёўся, пакуль туман не скрыў ворага. На наступны дзень экспедыцыйны атрад заняў без бою Мышанку і Беседкі, што стала магчымым пасля рэйду караблёў па Прыпяці. Была вызвалена таксама в. Церабаў.

Увечары 10 ліпеня праціўнік паміж р. Мышанкай і Пціч высадзіў з браняноезда вялікі дэсант, які павёў наступ-

ленне і адцясніў правы фланг нашых войск. Палякі ўзарвалі мост праз Пціч, падпалі станицю, лесапільны завод, склады. Хутка станцыя была занята чырвонаармейцамі, а ў канцы дня стомленыя чырвонаармейцы ўвайшлі ў Коржаўку.

Вызваленне населеных пунктаў было б немагчымым без актыўнай падтрымкі наступаючых войск караблемі флатыліі з раёна в. Беседкі. У час абстрэлу праціўніка ў ствале гарматы канлодкі «Могучий» разарваўся 130-міліметровы снарад, загінулі маракі Р. С. Канавалаў, В. І. Гавядзінаў, Я. С. Ганчарэнка, А. І. Яўсеенка, Ю. Я. Рудзіт.

11 ліпеня начальнік штаба 170-й брыгады Келерман дакладваў: «508-ы полк вёў наступленне на Івашкавічы — Слабодку — Капаткевічы. Каля 2 гадзін насы часці перайшлі р. Пціч, занялі в. Івашкавічы і наступаюць на Капаткевічы. Праціўнік у паніцы адступае... 510-ы полк наступае на в. Рог».

Камандзір экспедыцыйнага атрада дакладваў, што бой каля р. Пціч працягваўся ўсю ноч, да раніцы быў заняты ўесь левы бераг. 510-ы полк раніцай заняў вв. Гарадзішча, Хуснае, наступаў на 1-ю Слабодку, Івашкавічы, Капаткевічы. Пачалася Петрыкаўская аперацыя.

Раніцай 11 ліпеня палякі былі выбіты са ст. Пціч і в. Багрымавічы. Хутка занялі Івашкавічы, 508-ы полк узяў напрамак на Капаткевічы. У 11 гадзін, пераправіўшыся праз Прыпяць, часці Чырвонай Арміі ўвайшлі ў Петрыкаў. Удзень быў заняты раз'езд Коржаўка, 1-ы батальён 508-га палка разам з партызанамі вызвалілі Капаткевічы, а ўвечары таго ж дня Бабунічы. Праціўнік у паніцы адступаў, пакідаючы шмат амуніцыі, зброю, склады... У Петрыкаў прыбылі, хоць і з вялікімі цяжкасцямі з-за падзення ўзроўню вады ў Прыпяці, караблі флатыліі «Грозны́й», «Гордый», «Губітельны́й» і «Патрон».

Далейшы шлях наступаючых часцей Чырвонай Арміі ляжаў на Ванюжычы,



Я. Забродскі, Д. Дамбровскі, матросы парохода «Арол». Загінулі ў 1920 г.



Бабунічы да лініі Грабаў — Старушкі. Экспедыцыйны атрад з Коржаўкі і Конкавіч рухаўся на Аголіцкую Рудню. 510-ы полк заняў Грабаў і Старушкі і выйшаў на тэрыторыю Жыткавіцкай воласці. Камандзір 508-га палка Г. Скіба аддаў 14 жніўня 1920 г. загад № 1: «Звяртаюся да вас, чырвоных герояў слаўнага 508-га палка, з сардэчнай удзячнасцю. Вы заўсёды чесна і мужна выконвалі баявія загады, нягледзячы на цяжкасці, голад і холад. Я не могу не ўспомніць тых дні, калі мы вялі цяжкія баі, браў ўмацаваныя пазіцыі праціўніка на Піцы, пры вызваленні Капаткевіч, ...дзе вы праявілі ўзоры мужнасці, пераадольваючы як прыродныя, так і тэхнічныя ўмацаванні»... У 508-м палку змагалася нямала петрыкаўчан, сярод іх — В. Батураў, С. Грышкоў, чалавек незвычайнага лёсу, якому даводзілася трапляць у выключна складаныя ўмовы, не раз ён быў прысуджаны да пакарання смерцю. Загінуў С. Грышкоў у студзені 1944 г.

12 кастрычніка 1920 г. у Рызе быў падпісаны дагавор, у адпаведнасці з якім мяжа паміж Польшчай і Расіяй устанаўлівалася тая, якую зымалі войскі да 24 гадзін 18 кастрычніка. Кожны бок да гэтага тэрміну імкнуўся захапіць як мага больш тэрыторыі, гэтыя дні былі асабліва напружанымі на савецка-польскім фронце. Баявія дзеянія нашы войскі працягвалі да самай поўначы 18 кастрычніка, хоць палякі

спрабавалі наступаць і на наступны дзень, началі бой удзень каля в. Грабаў. Атака была адбіта, у час яе загінуў польскі афіцэр. На дзень спынення баявых дзеянняў фронт праходзіў у раёне па лініі Кузьмічы — Клясаў — Міхедавічы — Курыцічы — Смятанічы — Аголіцкая Рудня — Слабада — Гараваха — паўднёвая ўскраіна Петрыкава; караблі ДВФ знаходзіліся каля Майсеевіч. Увечары 19 кастрычніка войскі ў адпаведнасці з дагаворам былі адведзены на лінію Кузьмічы — В. Заклятае — Бабунічы — Смятанічы — Петрыкаў — Вялаўск — Шастовічы — Багрымавічы.

У заключных баях на Петрыкаўшчыне эноту не раз вызначыліся маракі ДВФ, асабліва экіпаж ахойнага карабля «Патрон», якім камандаваў В. Галавін, камендор Х. Васільеў, старши машисты I. Рыбакоў. Калі 19 кастрычніка «Патрон» сеў на мель, яны не пакінулі баявы карабель, абаранялі яго, пакуль не прыйшла дапамога. У той дзень вызначыўся марак, ураджэнец ст. Кашэвічы, К. Мельнікаў.

У адпаведнасці з Рыжскім дагаворам на граніцы паміж Расіяй і Польшчай устанаўлівалася нейтральная паласа шырынёй 15 км, дзе забаранялася трывалыя войскі. Чырвоная Армія сумленна выконвала гэтую ўмову, але палякі адразу пачалі канцэнтраваць сілы, у прыватнасці, у нейтральным Тураве Булак-Балаховіч збіраў сваё войска для наступлення на савецкую Расію. Камандаванне 10-й стралковай дывізіі на чале з вядомым у будучым военачальнікам і гісторыкам Чырвонай Арміі М. Я. Какурыным, штаб якой знаходзіўся на ст. Кашэвічы, сумесна з 2-м дывізіёнам караблём «Прыпяцкага» атрада Дняпроўскай флатыліі рыхтаваліся супстрэць бандытаў. 6 лістапада армія С. Булак-Балаховіча колькасцю каля 15 тыс. чалавек рушыла ў наступленне. Першай удар прыняла 28-я брыгада, якой камандаваў В. Каўшоў. Яна нанесла значны ўрон бандытам, але ў адным з баёў загінуў камбрыг. 8 лістапада быў

заняты Петрыкаў. Як адзначалася ў баявым загадзе начдэіва 10 В. Кангелары, які змяніў М. Какурына, «праціунік сілай да трох палкоў наступае на Струшкі, В. Сялюцічы, Рудню; задача Чырвонай Арміі не прапусціц іх да лей гэтага рубяжа»...

Булак-балахоўцы адзначалі свой шлях дэйкім разгулам, рабаваннем і гвалтам, здзекамі над мірным насельніцтвам, яўрэйскімі пагромамі. Камандзір кавалерыйскага палка 57-й дывізіі Шубін дакладваў, што цэлья вёскі ўсцелены трупамі. Каля в. Грабаў знайдзены трупы закатаваных камандзіра 1-га Кубанскага палка І. Украінскага, камандзіра сотні Разагрэева і камандзіра ўзвода. 16-я армія Заходняга фронту адбіла ўсе атакі булак-балахоўцаў, разграміла «армію» і выгнала яе за межы рэспублікі. 23 лістапада Петрыкаў быў вызвалены. Пры адступленні булак-балахоўцы, азвярэлія з-за няўдач, па шляху праз Колкі на Случ разгромілі паўночныя воласці Петрыкаўшчыны.

Але напады з-за мяжы на нашу тэрыторыю яшчэ доўга не спыняліся. Каля в. Аголіцкая Рудня булак-балахоўцы захапілі браняпоезд, якім камандаваў 19-гадовы ваенком Багамолаў. Адзін за другім загінулі абаронцы, а тых, каго ўдалося захапіць жывымі, бандыты пазверску закатавалі. Яны нападалі на камбеды, на мірных жыхароў. У пачатку снежня 1920 г. было выразана 96 яўрэйскіх сямей у Камаровіцкай воласці.

Паступова на шматкунтай Петрыкаўшчыне ўсталёўваўся мір і цішыня. Мірнай працай залечваліся раны, нанесенныя беспералыгіннымі войнамі, пераваротамі, рабаваннямі банд самых розных колераў і адценняў. Людзі дачакаліся нарэшце цішыні, зямля — плуга і зерня...

I. Я. Краўцоў

**ВОЛНЫ ЧЫРВОНай АРМII, МАТРОСЫ I ПАРТЫЗАНЫ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ У ГАДЫ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ**

**АЛЯКСЕЕЎ** Дэмітрый Антонавіч, н. у 1895 г. у в. Дземенка,

**ГУЗАВЕЦ** Кузьма Якаўлевіч, н. у 1895 г. у в. Чэпачава Капаткевіцкай воласці,

**ДРАГУНОЎ** Макар Кузьміч, н. у 1895 г. у в. Вялкія Сялоцічы Грабаўскай воласці,

**КАСЦЯРОНАК** Ананій Іванавіч, н. у 1895 г. у в. Дземенка,

**ЛУГОЎСКИ** Феадосій Трафімавіч, н. у 1891 г. у в. Лучыцы,

**ЯЦУК** Дэмітрый Іванавіч, н. 5.9.1894 г. у в. Бяланавічы — матросы, працалі без вестак у час Кранштадцкага мячяжу ў сакавіку 1921 г.

**КАРОТКИ** Усіці Патапавіч, н. у 1900 г. у в. Слабодка 2-я, партызан, загінуў у 1920 г.

**ЛАЗАРЧУК** Аркадзій Мартынавіч, н. у м. Капаткевічы, машыніст паравоза «Кречет». Памэр ад сышнога тыфу 13.1.1920 г., пахаваны на Мітрафанеўскіх могілках у Пецярбургу.

**МАЗЕЙКА** Сцяпан Пятровіч, н. у 1897 г. у Рудабельскай воласці, загінуў на Петрыкаўшчыне 23.12.1919 г.

**ПРАКОФ'ЕЎ** Іван, камандзір аддзялення 415-га палка, загінуў 24.2.1920 г. каля в. Сякерычы.

**ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ 397-га I ДРУГИХ ПАЛКОЎ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ I ПРАПАЛАI БЕЗ ВЕСТАК НА ПЕТРИКАЎШЧЫНЕ**

**АЖДЗЯН** Януш, венгр, кулямётчык, загінуў 30.9.1919 г.

**БУРШАН** Мікалай, загінуў 8.10.1919 г.

**БУРШАН** Фларыян, загінуў 1.10.1919 г.

**БУЦЬ** Дэмітрый, працаў без вестак 27.11.1919 г.

**ГАЎРЫЛЮК** Васіль, загінуў 11.2.1920 г.

**ДАЛАЩ**, венгр, загінуў 16.12.1919 г.

**КАМШАНСКИ** Сяргей,

**КАРАВАЙКА** Іван, загінулі 30.9.1919 г.

**КУЗЬ** Якаў, загінуў 25.9.1919 г.

**КУКСЕНКА** Сямён, загінуў 1.11.1919 г.

**КУРАМІШАЎ** Сцяпан Мікалаевіч, працаў без вестак у час бою каля в. Колкі 5.1.1920 г.

**ЛЕКЗЕЛЬ** Маісей, загінуў 30.9.1919 г.

**ЛІБЕРМАН** Лёва, працаў без вестак 28.10.1919 г.

**МАЛІНЕЦ** Павел Кір lyavіch, н. у. 1894 г. у в. Чалюшчавічы, загінуў 7.5.1920 г.

**МЕЖДЗІЎ** Аіс, венгр,

**НАВУМЧАНКА** Пракофій, загінулі 27.9.1919 г.

**НАВІЦКІ** Андрэй Васільевіч, н. у в. Хвойня, працаў без вестак 1.1.1920 г.

**НЕЧЫТАЙЛАЎ** Аўрам, загінуў 1.11.1919 г.

**РЫЖ** Лейба,

**РЫЖЭУСКИ** Абрам, загінуў 30.9.1919 г.

СТАРМАН Яфім, загінуў 1.11.1919 г.  
 СТОРКА Арцём, загінуў 27.9.1919 г.  
 ЦЕНЬ Шо, кітаец, загінуў 25.9.1919 г.  
 ЦЫПЛАКОЎ Агап, працаў без вестак калія  
 в. Хвойня 24.12.1919 г.  
 ЦАОРН Мікалай, загінуў 1.10.1919 г.  
 ЧАЙДРАН Мікалай, загінуў 8.10.1919 г.

Пратапілі без вестак восенню 1919 г. у баях за  
 Петрыкаў:  
**БАНДАРУК Іван**

БІДОЛЕНКА Даніл  
 ГАЛАВЕЙКА Кандрат  
 ГАНЧАРЭНКА Яфрэм  
 МІХАЙЛІЧЭНКА Феафан  
 МОТРЫШ Васіль  
 НАВІЦКІ Аляксандар  
 ЧАБАН Міхайл

Спіс падрыхтаваў супрацоўнік  
 Цэнтральнага Ваенна-марскага музея  
 ў Санкт-Петрапургу *I. Я. Краўцоў*

## Ішлі ў першых радах

### Зарыва над Палессем

З успамінаў актыўнага ўдзельніка барацьбы за  
 ўстанаўленне савецкай улады на Петрыкаўшчы-  
 не Н. Е. Рагозіна

...Пачатак лета 1919 года. Трывожныя  
 весткі з фронту — белапалікі рушылі  
 на краіну Саветаў. Капаткевіцкі ва-  
 ласны рэйком пачаў мабілізацыю ў  
 Чырвоную Армію. Польскія шаві-  
 ністы, якія жылі ў воласці, вялі на-  
 стойлівую агітацыю супраць савецкай  
 улады. Многія паддаваліся на правака-  
 цию, уцякалі ў лясы і балоты. У гэтыя  
 дні ўзвёроены атрад рэйкума амаль у  
 поўным саставе пайшоў добраахвотна на  
 фронт. Узначаліў яго старшина рэйко-  
 ма Іона Кузьміч. Атрад увайшоў у са-  
 стаў 9-га Мінскага рабочага палка,  
 Кузьміч быў прызначаны камісарам.  
 Сам рэйком таксама рыхтаваўся да эва-  
 куацыі, Капаткевічам пагражала аку-  
 пація. Уплыў яго паслабеў, новы стар-  
 шыня Ваявода аказаўся чалавекам бяз-  
 вольным. Яго распараджэнні зводзілі-  
 ся да аднаго:

— Няхай кожны думае за сябе.

Хутка мы, члены рэйкума, атрымалі  
 загад неадкладна адыходзіць у Першую  
 Слабодку: калона белапаліякаў заняла  
 Івашкавічы і фальварак Канстанці-  
 наў. Знялі з будынка рэйкума чырвоны  
 сцяг, захапілі з сабой важныя паперы,  
 пячатку. Меркавалася, што па рацэ  
 Пціч будзе спынена прасоўванне вора-  
 га. Хутка завязалася перастрэлка з  
 раз'ездам белапаліякаў. Увечары праобра-  
 ліся ў мястечка, дзе белапольскія жан-  
 дармы ладзілі крывавыя парадкі.

Паплаціліся жыщём тыя, хто мерка-  
 ваў адсядзенца ў зацішку, перачакаць  
 ліхую гадзіну. Палікі расстралялі  
 старшину валрэйкума Ваяводу, а так-  
 сама Аркадзя Лазарчыка і Адама Цыль-  
 ко.

З Мазыра прыйшоў загад, каб мы,  
 члены рэйкума і актыўніцы, прыбылі ў  
 распараджэнне павятовага камітэта  
 РКП(б). Развіталіся з чырвонаармей-  
 цамі, якія трymалі абарону ў Першай  
 Слабодцы, і накіраваліся ў павятовы



Актыўныя ўдзельнікі грамадзянскай вайны  
 Н. Рагозін, Е. Ламека (сядзяць), С. Крывашэня,  
 Ф. Дэміతрыеў. Капаткевічы, сакавік 1920 г.

цэнтр. Каля Мазыра быў сапраўдны табар. Тут чакалі вырашэння свайго лёсу людзі з Турава, Петрыкава, Давыд-Гарадка і іншых вёсак і пасёлкаў, занятых белапаллякамі. Да таго часу белья занялі ўсю тэрыторыю да ракі Пціч. На поўдні фронт спыніўся на Прыпяці. У павятовым камітэце партыі нам сказалі, што наша караткевіцкая група накіроўваецца для нападунаўнія ў 58-ы полк, які трymае абарону па Прыпяці і Убарці.

Мяне прызначылі намеснікам камісара 3-га батальёна. У хуткім часе адбылося баявое хрышчэнне атрада. Белапаллякі дзейнічалі на гэтым участку фронту вельмі актыўна, пасылалі да нас у тыл дыверсантаў, якія нападалі на штабы, пасты, абозы. Аднойчы яны налящелі на штаб роты нашага батальёна, загінуў камандзір роты Аляксандраў, тэлефаніст і шэсць чырвонаармейцаў. Камандзір батальёна Абраменка і камісар Ян Зеліт загадалі ўзмацніць пільнасць, мець сваіх наглядальнікаў у вёсках, занятых палякамі.

Неяк прыбег хлопчык з вёскі Вялаўск з весткай, што палякі збіраюцца зрабіць налёт на Шастовічы, дзе стаяў штаб батальёна. Вырашылі зрабіць засаду. Месца выбралі выгаднае. Пасля поўначы зауважылі постаці ворагаў, якія краліся да вёскі. Падпушцілі бліжэй і ўдарылі з вітовак і кулямётам. Няпрошаныя госьці страцілі пятнаццаць чалавек забітымі, семярых мы ўзялі ў палон, у тым ліку афіцэра, які камандаваў групай.

На чарзе стаяла аперацыя па знішчэнні браняпоезда, які чыніў шмат шкоды нашым часцям. Групу, якая павінна была ўзарваць браняпоезд, узначаліў камісар батальёна Ян Зеліт. Цёмнай ноччу яна переправілася праз Прыпяць. Пацягнулася дні напружанага чакання. Тroe сутак мы нічога не ведалі пра лёс групы. І аднойчы раніцай з боку чыгуначнай станцыі Муляраўка пачаліся два выбухі. Праз некаторы час стала вядома, што варожы браняпоезд перастаў існаваць як баявая адзін-

ка. Праўда, дорага каштавала нам гэтая аперацыя. Загінуў Ян Зеліт, не вярнуўся з задання мой дзядзька Фама Рагозін, лепши баявы сябар і зямляк Сямён Шаўчук...

Усё лета адбываліся сутычкі паміж нашымі часцямі і белапаллякамі. Асноўныя сілы Чырвонай Арміі былі адцягнуты на больш небяспечныя ўчасткі фронту, мы павінны былі частымі атакамі адцягваць увагу белых, прымушаць іх трymаць тут значныя вайсковыя злучэнні. Шырокі размах набыла дыверсійная работа ў варожым тыле. Група, якой мне даручылі камандаваць, зрабіла рэйд пад Сарны, мы ўзарвалі два варожыя масты на чыгунцы Баранавічы — Лунінец — Сарны. Па дарозе назад разгромілі варожую калону.

У групе падабрадліся смелыя, рапушчыя і адважныя байцы. Да нас прыйшоў бястрашны баец паляк Юзік Навакоўскі. Вызначыліся храбрасцю і мужнасцю мой зямляк Ананій Антанішын, Міхail Якімчук, Алеся Сахнюк, Якаў Гаймаровіч, Лазар Грабар і іншыя.

Разведка ўстановіла, што ў маёнтку в. Дарашэвічы размясціўся штаб белапольскай дывізіі. Мы вырашылі захапіць штаб. У штабе палка далі згоду. Пачалі рыхтавацца да аперацыі. Наступала зіма, па Прыпяці плылі крыгі. Белапаллякі дзеля перасярогі канфікавалі ў сялян лодкі. Але многія прыхавалі іх, праблемы пераправы праз раку не паўсталі.

Плыць у поўнай цемры па чорнай, злавеснай вадзе, калі аб лодку раз-праз пагражальна шоргаюць крыгі, не вельмі прыемна. Але пераправа абышлася без асаблівых прыгод. На тым бразе нас чакаў праваднік з в. Дарашэвічы, які павінен быў павесці да маёнтка. Асенняя цемра была нібы чарніла. Рашылі чакаць узыходу месяца.

— Пара пачынаць, — нарэшце падаў я каманду.

Юзік Навакоўскі, які быў апрануты ў форму паручніка польскай арміі, з Гаймаровічам рушылі да вартавога.

— Хто ідзе?

— Паручнік Навакоўскі з жаўнерам! — адазваўся Навакоўскі. І не даўши вартавому апамятацца, зацінуў яму рот рукой. Якаў выхапіў віントоўку.

Вартавому ўпіхнулі ў рот кляп, скруцілі руکі і рушылі да каравульнага памяшкання. На прыход паручніка і жаўнера ніхто не звярнуў увагі. Начальнік варты спаў, жаўнеры гулялі ў карты.

— Устаць! — па-польску скамандаваў Навакоўскі. — Быдло, хамы, пся косць! Вам даверылі важны пост, а вы ў карты рэжаке! Усіх пад арышт!

Начальнік каравула апантана лышаў вачыма. Ён жа гадзіну назад праверыў пасты і лёг адпачыць...

Арыштаваную варту разам з начальнікам вывелі на двор. Тыя думалі, што грымнула праверка з корпуса. Толькі потым яны ўцямілі, што гэта пераапранутая чырвонаармейцы.

Вокны палаца былі ярка асветлены. Вартавы прапусціў без затрымкі — начальнік варты назваў пароль.

У зале каля стала, засланага сінім сукном, сядзела група афіцэраў.

— Руки ў гару, ні з месца! — скамандаваў Навакоўскі па-польску.

— Што гэта азначае? — абурыўся адзін з афіцэраў.

— А тое, што надымі руکі і замры! — удакладніў Але́сь Сахню́к.

Такога разгубленага і спалоханага выгляду, як у польскіх афіцэраў, мне радка даводзілася бачыць. Якаў Гаймаровіч пачаў абшукваць затрыманых...

Захапілі сорак салдат і пятнаццаць афіцэраў. Жаўнераў, абязбройшы, адпушцілі, а вайсковых чыноў прыхапілі з сабой.

Пераправа назад праз раку таксама прайшла ўдала. Назаўтра мяне, Навакоўскага, Ананія Антанішына і Якава Гаймаровіча выклікалі ў штаб. Камандзір палка Арлоў спытаў:

— Ведаеце, якую рыбу вы ўчора злавілі?

— Афіцэраў штабных...

— Сярод іх вельмі важная шышка...

Для Пілсудскага гэта вялікая страта.

Аказваецца, у штаб польскай дывізіі прыбылі высокія чыны, афіцэры Войска Польскага з шырокім паўнамоцтвамі для праверкі гатоўнасці часцей белапалякаў да наступлення.

Праз тыдзень прынеслі адозву польскіх улад, якая была расклеена ва ўсіх вёсках: дакляравалася пятнаццаць тысяч злотовых за галаву чырвонага дыверсанта. А мая, Антанішына і Навакоўскага ацэніваліся ўдвай даражэй. Паны абяцалі таму, што даставіць каго-небудзь з нас жывым ці мёртвым, трыцаць тысяч злотовых, надзел зямлі і дзве каровы.

Другой буйной аперацыяй быў захоп варожых інтэнданцкіх складоў у в. Слабодка. Разам з партызанамі накіравалася сто пяцьдзесят байцоў, прыхашлі з сабой дзве гаубіцы. Партызаны паказалі, дзе лепей пераправіцца праз Прывіпць, невялікімі групамі і ў розных месцах. Сабраліся каля в. Белка. Праўда, вартавы ўзняў трывогу, давялося весці бой. Ахова складоў была перастраляна. Нагруззілі фурманкі амуніцыяй і фарсіраваным маршам рушылі назад. Паліякі павялі артылерыйскі абстрэл Прывіпці, імкнучыся пазбавіць нас магчымасці пераправіцца на той бераг. Толькі не ўлічылі, што мы таксама не лыкам шытвы, шлях назад у нас быў другі.

Наша група вярнулася да сваіх не адразу, мы вырашылі «прагуляцца» па варожых тылах. Каля в. Майсеевічы сустрэлі сялянскіх хлопцаў. Яны сказали, што больш дваццаці польскіх салдат і адзін афіцэр напіліся і зараз танцуюць на вечарынцы. Пад'ехалі да дома, адкуль несліся гукі гармоніка. Я пакінуў на вуліцы чатырох чырвонаармейцаў з кулямётамі, сам разам з Юзікам Навакоўскім, Ананіем Антанішыным і яшчэ трима чырвонаармейцамі пайшлі ў хату.

— Кладзіцесь, буду страляць! — крикнуў Ананій.

Рыпнуў гармонік, жаўнеры разгублены застылі ў круге.

— Каму кажу! — паўтарыў Ананій і павёў ствалом кулямёта.

Салдаты распласталіся на падлозе. Афіцэр вырашыў упячы, стрэліў з нагана ў Ананія і хацеў сігануць у акно. Але далёка не адбег, яго дагнала куля.

Заставацца на дзень у вёсцы было небяспечна. Але і ехаць праз населенныя пункты, дзе стаялі варожыя гарнізоны, нельга. Снег лёг на незамерзлую зямлю, балоты былі непраходнымі.

— А што, калі мы замаскіруемся пад палякаў, — падаў думку Ананій Антанішын.

— Сапраўды, слушная прапанова, — падтрымаў яго Юзік Навакоўскі. — Я папярэджу палонных, каб яны маўчали, калі будзем ехаць між польскіх вартавых.

Палякі паабяцалі маўчаць. Ім надакучыла вайна, шалон — гэта рэальная магчымасць застацца жыць.

У батальёне нас лічылі загінуўшымі. Вялікім было здзіўленне, калі ўся група вярнулася, да таго ж прывяла палонных. Толькі нашы пасты ледзь не нарабілі крыві, калі ўбачылі, што з-за фронту рухаецца калона. Нас палічылі за палякаў і адкрылі кулямётны агонь. На шчасце, ніхто не пацярпеў...

\* \* \*

Ус Афанасій Рыгоравіч (н. у 1893 г.) — патомны рачнік, у маладосці — плытагон. Разам з бацькам плаваў на Дняпры, быў боцманам катэра на Днястре. У красавіку 1919 г. вярнуўся ў Петрыкаў, паступіў рулявым на буксірны параход «Апалон», затым быў руля-



А. Р. Ус

вым на «Ремесленнік», прымаў актыўны ўдзел у абароне Палесся ад белапаллякаў, а вясной 1920 г. на вартавым параходзе «Патрон» — у выгнанні захопнікаў з межаў рэспублікі.

На працягу больш 30 гадоў А. Р. Ус працаваў начальнікам Петрыкаўскай прыстані. Узнагароджаны ордэнам Леніна, многімі медалямі.

Па шляху бацькі пайшоў і яго сын Сяргей, ужо чацвёртае пакаленне гэтай сям'і застаецца верным традыцыі — службе на рачным флоце.

Памёр А. Р. Ус у 1973 г.

### У ТЫЯ ДНІ

Белапаллякі, нібы раз'юшаныя сабакі, распраўляліся з вясковай беднотой. Грабілі, збівалі сялян, гвалтавалі жанчын. Маладыя дзяўчата Каленік Прося і Новік Аўдоцця схаваліся ў пограб. Праз некалькі мінут да іх як звары ўварваліся трох белапольскіх афіцэраў і сталі над імі здзекавацца. Крык, плач несліся з пограба. Збегліся людзі. Брэты дзяўчата Васіль Каленік і Фёдар Новік прасілі афіцэраў не чапаць дзяўчатаў, але просьбы не дапамаглі.

— Бандыты вы! Людаеды! — крикнул Фёдар і кінуўся на аднаго з афіцэраў.

— Расстраляць! — закрычалі ворагі. Загад афіцэраў хутка быў выкананы. Салдаты схапілі Васіля і Фёдара і павялі іх да Прывяці. Прымусілі ўлезці па пахі ў ваду і расстралялі...

Белапаллякі забіралі ад сялян усё: хлеб, сала, вондратку, жывёлу. За адзін дзень з вёскі Навасёлкі было забрана ад сялян 40 галоў буйной рагатай жывёлы. Нарэшце падпілі вёску. Палова жыхароў вёскі засталіся без хат, без жывёлы, без хлеба.

Але нядоўга польскім панам прыйшлося здзекавацца над беларускім народам! Наша славная Чырвоная Армія назаўсёды ачысціла беларускую зямлю ад белапольскіх акупантаў...

М. М. Філіпец

## Адважны артылерыст

Пётр Акімавіч Кебец і Іван Дзмітрыевіч Лапета ў пачатку 1919 г. стварылі ў Петрыкаве першую камсамольскую ячэйку. Вясной 1919 г. белапалякі захахлі мястэчка. П. А. Кебец усташу ў Чырвоную Армію, закончыў курсы чырвонаых артылерыстаў у Маскве, ваяваў у складзе Дняпроўскай ваеннай флатылі ў раёне Кіева, затым калі Нароўлі і Мазыра. Вызначыўся старшы артылерыст П. А. Кебец у баях за Петрыкаў улетку 1919 г.

Памер П. А. Кебец ад тыфу ў студзені 1922 г.

...Камандуючы Дняпроўскай ваеннай флатыліяй П. С. Смірноў загадаў кананерскім лодкам «Губительны», «Грозны» і «Мощны», тральшчыкам «Патрон» і «Пral», на якіх знаходзіўся дэсантны атрад, нанесці ўдар белапалякам у раёне Балажэвічы — Скрыгалаў і разам з партызанамі разбурыць пераправы на Прыпяці. Калі на зямлю апускаўся ціхі ліпеньскі змрок, караблі выстраіліся ў баявы парадак. Пры патушаных бартавых агнях рушылі ўверх па Прыпяці. Перад гэтым удалося без шуму і стрэлаў зняць польскую заставу. Частка маракоў пераафранулася ў польскую форму, яны ўвесць час знаходзіліся на відавоку, і з берага здавалася, што ідуць польская караблі. Усё было спакойна...

Да поўдня караблі, абмінаючы заставы, падышлі да в. Балажэвічы. Тут белапалякі спрабавалі навесці два мансты. Па сігналу «Мощнага» на ўсіх баявых караблях былі ўзняты ваенна-марскія сцягі. На пазіцыі ворага абрушыўся ўраганны агонь з гармат і кулямётаў. Старшы артылерыст «Губительнага» П. А. Кебец накіраваў агонь на пераправы і тэхніку на левым беразе ракі. Караблі рухаліся наперад. Вось і родныя мясціны, Петрыкаў. Дэсант заняў в. Навасёлкі. У рукі маракоў трапілі дакументы штаба 34-га польскага палка, склады боепрыпасаў. Штабныя работнікі 9-й польскай дывізіі з Петрыкава ў паніцы адступілі на станцыю Муляраўка.

У в. Навасёлкі стаяў другі батальён 22-га пяхотнага палка, дзве роты 6-га сапёрнага батальёна і кавалерия. Фла-



П. А. Кебец

тылія ворага рухалася ў бок Турава. Нашы войскі наступалі. Была перакрыта стратэгічная магістраль Мазыр — Пінск, па якой адступалі ворагі. Калі в. Багрымавічы была знішчана батарэя, на станцыі Пціч падбіты браняноезд.

2 ліпеня 1920 г. камандуючы мазырскай групай рачных караблёў Т. С. Фесін аддаў загад аб наступленні. 11 ліпеня 1920 г. пасля цяжкага бою з дапамогай караблём «Мощнага», «Могучага» і «Губительнага» белапалякі былі выбіты са станцыі Пціч. На другі дзень бai разгарнуліся за вызваленне Петрыкава. Кананерская лодка «Губительны» ішла наперадзе. Пётр Кебец агнём сваёй гарматы знішчыў наглядальны пункт белапалякаў на каланчы, разгроміў батарэю ворага ў гарадскім садзе. Здаенца, небяспека мінавала адважнага артылерыста, шынель яго быў у некалькіх

месцах прабіты кулямі і асколкамі...

І вось Пётр Акімавіч разам з начальнікам першага дывізіёна кананерскіх лодак Н. В. Зерніным і камісарам І. Ф. Данілавым зайшлі ў бацькоўскую хату. Радасная сустрэча з роднымі, абдымкі, пачалункі, слёзы... Савецкая ўлада зноў вярнулася на Палесце. Быў створаны валасны рэйком. Старшыней яго стаў Лаўрэнцій Мацкевіч, членамі — камуністы Дэмітрый Кебец і Пётр Шпак.

Праз некалькі дзён Пётр Кебец развітаўся з роднымі і землякамі. «Губітельный» пайшоў далей да Турава, вызвалиочы родную зямлю ад акупантаў.

*I. Я. Краўцоў*

### Гартаванне харектару

Ураджэнец в. Навасёлкі Камаровіцкай воласці Мяфодзій Ракіцкі прызначаны на ваенную службу ў 1912 г. Скончыў марскую вучэбную каманду Балтыйскага флоту і прызначаны на лінкор «Імператар Павел I». Пачатак службы маладога матроса супаў з урачыстымі святамі, якое адзначала Расія: раманаўская дынастыя святкавала трохсотгоддзе. Не абышлося без урачыстасцей і на Балтыйскім флоце, дзе карабель наасіў імя былога расійскага самадзэржаца. А праз чатыры гады віхор буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі змёў і раманаўскую дынастыю... «Імператар Павел I» атрымаў новую назыву — «Рэспубліка».

У складзе гельсінгфорскага зводнага атрада матросаў каманда «Рэспублікі» ўдзельнічала ў Каstryчніцкім паўстанні ў Петраградзе. Мараці-балтыцы змагаліся супраць атрадаў Керанскага — Краснова, якія імкнуліся задушыць сацыялістычную рэвалюцыю. Сярод іх быў і Мяфодзій Ракіцкі.

11 лістапада 1917 г. савецкая ўлада ўстановілася ў павятовым Мазыры. Праз дзесяць дзён яна дайшла да Камаровіч. Здавалася, дачакаліся, нарэшце, свабоды, праўды, сваёй зямлі — леп-

шага жыцця. Уздыхнулі з палёгкай сяляне... Але нядоўгімі былі іх спадзяванні, шмат выпрабаванняў было яшчэ наперадзе.

Вярталіся да сваіх жытлаў франтаўскі-салдаты, матросы. Прыйехаў Мяфодзій Ракіцкі. Матроскія клёшы, стужкі з якарамі... Проста і даступна тлумачыў ён сэнс рэвалюцыі, ленінскія дэкрэты аб міры і зямлі. Рашэнне валаснога земскага сходу было аднадушным: «Ад Камаровіцкай воласці ў члены Мазырскага выканавчага камітэта савета сялянскіх дэпутатаў выбраць грамадзяніна Навасёлак Мяфодзія Ракіцкага...»

Ішоў 1918 год. Нямецкія войскі распачалі наступленне на Петраград, уварваліся ў Беларусь. Выканкому саветаў узначалілі барацьбу супраць акупантаў. Не застаўся ў баку і Мяфодзій, папрасіўся на флот. І зноў ён на сваёй «Рэспубліцы».

...Шалёны артылерыйскі абстрэл прыціснуў дэсантнікаў да зямлі. Усё жывое касіў вогненны смерч. Нямногія ўцалелі. Немцы кінуліся ў атаку. На выпадковай рыбацкай лодцы з немалою працоінай удалося адплысці ад берага. Тры дні матросы, сярод якіх быў і Мяфодзій, дабіраліся да сваіх. Затым ваяваў на сушки.

Закончылася грамадзянская вайна, але матрос працягваў служыць. Вясна 1921 г. выдалася трывожнай, частымі былі сялянскія хваляванні і мяцяжы. Парушаўся ленінскі прынцып: з бедняка — нічога, з серадняка — умерана, з багатага — шмат. Сцерлася мяжа між бедняком і багатым. Часам бралі з усіх падрад, не пакідаючы на пражытак і на сяўбу. Хлеба не хапала. Гэта адчуваўлася і на Балтыйскім флоце. З камандай нарыхтоўшчыкаў хлеба Мяфодзій Ракіцкі быў адпраўлены на Кубань. Вярнуўся, а ў Кранштаце мяцеж. Лозунг знаёмы: «Улада Саветам, а не партыям!» Радавыя мяцежнікі — такія ж матросы, як ён... Тут нешта не тое — запала ў галаву. І выйшаў матрос з нячыстай гульні. Вярнуўся дадому, прыш-

вартаваўся да Навасёлак — і як канцы ў ваду... Гаспадарыў на зямлі, за якую столькі выпала ваяваць.

Гаспадар з яго выйшаў неблагі: чатыры гектары зямлі, два валы, дзве каровы. А тут і НЭП паспей. Харчовы падатак — у'меру, лішкі прадуктаў — твае. Хочаш прадавай, хочаш — кладзі пра запас. У 1922 г. Камаровіцкая воласць у тэрмін разлічылася з харчпадаткам, ды яшчэ памагла хлебам галадаючаму Паволжу.

Думаў Мядодзій пра жыццё, прыкідаў планы на дзень наступны. Якніяк, два сыны, дзве дачкі падрастаяць. Гэтых трэба будзе жаніць, тых — рыхтаваць на выданне.

За працаю і турботамі ішоў час. Сталі далітаць да навасёлкаўцаў чуткі пра калектывізацыю. А неўзабаве прыехаў упаўнаважаны з Мазыра. Склікалі сход. Шікаўных у хату набілася многа. Выступаючы націску: трэба! Першымі падаліся ў калгас тыя, у каго ні кала, ні двара. Іншыя стрымліваліся. Мядодзій таксама не спышаўся ўступаць у калгас. Так і трymаўся аднаасобнікам.

Якраз пад самую пару сяўбы абрэзалі Мядодзію палову зямлі, два гектары — пашыралі калгаснае поле. Падатак прыслалі за чатыры. Падаўся Мядодзій у сельсавет за праудай.

— Дык дзе мне, старшыня, сеяць?

— На месяцы, братка, на месяцы, — пачуўся з'едлівы голас з-за стала.

На любую варожыну знаходзіў управу матрос. Але дэе яе знайдзеш на гэтага, за чырвоным сталом? Спрацаваная рука ўчастліва за чыноўныя грудзі...

Чацвёрты год сядзеў у Гомельскай турме Мядодзій, пакараны за нібыта здзейснены тэрарыстычны акт супраць прадстаўніка савецкай улады. І аднойчы ў камеру прывалаклі таго ж сельсаветчыка — як «ворага народа»...

Надарванае турмой здароўе не вытрымала, і хутка Мядодзій Кузьміч Ракіцкі памёр.

## У гушчыні жыцця

Кузьміч Іона Савіч (н. у 1897 г. у Капаткевічах) — удзельнік першай сусветнай, грамадзянскай войнаў. У 1918 г. адзін з арганізатораў партызанскаў барацьбы з нямецкім акупантамі на Палессі, камандзір партызанскаў атрада. З 1919 г. — у Чырвонай Арміі, камісар палка, затым дывізіі. З 1927 г. законччый вясеннюю акадэмію імя Фрунзе, працеваў, служыў у арміі. У 1947—1952 гг. — начальнік будаўніцтва трактарнага завода ў Мінску.

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвоная Сцяга, медалямі. Яго імя носіць адна з вуліц г. п. Капаткевічы.

Вясной 1918 г. па Капаткевічах пайшлі чуткі, што прыйшоў дамоў сын Савы Кузьміча — Іона. Яго ведалі як аднаго з найбольш адукаўных людзей у воласці: законччый чатырохкласнае вучылішча. Гаварылі, што Іона — сапраўдны бальшавік, і не памыляліся. Яшчэ ў 1916 г. малады салдат артылерыйскага дывізіёна Іона Кузьміч стаў на бок бальшавікоў, прымаў удзел у паўстанні запаснога палка, які стаяў у Ветцы. Быў на з'ездзе салдацкіх дэпутатаў у Магілёве. Затым назначаны камісарам тэлеграфа стаўкі галоўнакамандуючага М. Крыленкі.

Іона сустрэўся з быльмі франтавікамі-землякамі. З болем у сэрцы слухаў расказы пра здзекі, якія ўчынялі кайзераўскія салдаты над насельніцтвам воласці.

— Будзем біць няпрошаных гасцей? — спытаў ён у сяброў.

— Будзем!

Падлічылі зброю, боепрыпасы. Аказаўлася, што ваяваць ёсць чым. Акрамя таго, можна ўзбройцца за кошт акупан-

М. К. Селех І. С. Кузьміч. 1918 г.





Камандаванне 8-й Мінскай стралковай дывізіі 16-й армii.  
Злева — камісар дывізіі І. С. Кузьміч. Капаткевічы, 1920 г.

таў. Распрацавалі першую аперацыю. Вырашылі зрабіць засаду на дарозе, па якой звычайна ездзілі немцы. Аперацыя праішла ўдала, толькі капрал, камандзір атрада, спрабаваў супраціўляцца.

У мястэчку заставаліся гайдамакі. Іх таксама разбройлі. Папрасілі гаспадароў, дзе яны кватараўвалі, каб не скупіліся на самагон, шчодра пачаставалі «гасцей». А калі тыя не здолелі языком паварушыць, адабралі зброю, а саміх выгналі з Капаткевіч.

Паўстала пытанне, як дэйнічаць далей.

— Улада ў воласці пераходзіць у руки валаснога рэвалюцыйнага камітэта, — сказаў Іона Кузьміч. — Камітэт выбіраеца народам...

Такога яшчэ не бачылі сяляне — самі выбіралі ўладу. На сход прыйшлі літаральна ўсе — і старыя, і малыя. У састаў рэйкома ўвайшлі Іона Кузьміч, Лявон Язэпаў, Флор Кушнер, Кастусь Красаўскі, Захар Антанішын, А. Бу-

нін. Старшынёй выбралі Кузьміча. Так у глыбіні Палесся ўпершыню была створана новая — савецкая ўлада; нібы востраў, асобная рэспубліка ў варожым акружэнні. Павятовы цэнтр Мазыр займалі петлюраўцы. На чыгуначні Гомель — Брэст гаспадарылі кайзераўская захопнікі. Калінкавічы, Жлобін былі таксама заняты ворагам.

Першы крок новай улады — пастанова аб выплаце заработка настаўнікам. Затым зямельны аддзел рэйкома пачаў рэквізацію пансія маёнткі. Актывісты ў вёсках воласці складалі спісы бедных сем'яў, удоў, сіrot. Ім у першую чаргу ўлада аказвала дапамогу хлебам, інвентаром. Нечуваным было расшэнне рэйкома аб ліквідацыі «манаполькі». Гэтае месца добра ведалі ўсе сяляне, не раз тут працівалі грошы. Іона Кузьміч прапанаваў на месцы «манаполькі» арганізація хату-читальня. Сюды прывезлі крэслы з панскіх маёнткаў. Кузьміч адabraў книгі для чытальні.

...Мінулі лета, восень. Заканчвалася зіма 1919 г. Па прыкладу Капаткевіцкай рэйкому арганізаваліся ў Лучышкай і Камаровіцкай воласцях. Рыхтаваліся да асабліва важнай і адказнай работы — падзелу панской зямлі. За клопатамі, раз'ездамі па вёсках, сходамі сялян упусцілі з-пад увагі зажытчныя слай насељніцтва, незадаволенныя новай уладай. Плядліся ніці контррэвалюцыі змовы, яны ішлі да пятлораўцаў і легіянероў. З іх дапамогай вырашылі ліквідаваць савецкую ўладу ў Капаткевічах.

Вясной 1919 г., калі ўзброены атрад рэйкому быў у ад'ездзе, мяцежнікі схапілі Іону Кузьміча і члена рэйкому Захара Антанішына. Спрабавалі расправіцца на месцы, але за іх рашуча заступіліся сяляне.

Вестка аб tym, што банда захапіла рэйком, абліяцела вёскі воласці. Больш як сто пяцьдзесят чалавек, узброеных хто чым мог, кінуліся ў яго абарону. Установілі сувязь зrudabel'skім рэйкомам. Агульнымі сіламі вырашылі разграміць бандышкое гняздо. Бой быў нядоўгім. Збитыя, скрываўленыя, але радасныя вярталіся Кузьміч і Антанішын з атрадам у Капаткевічы.

Арганізавана правялі падзел панской зямлі. У першую чаргу падзялілі яе сярод беднякоў, удоў і інвалідаў вайны. Было вядома, што рабочыя Mazыра цярпелі здзекі і катаванні ад пятлораўцаў. За выступленне супраць акупантаў тыя асуздзілі іх на галодную смерць, не давалі хлеба, бульбы і іншых прадуктаў.

— Трэба дапамагчы людзям, — вырашылі Капаткевіцкія рэйкомуаўцы. Сяляне сабралі некалькі соцень пудоў муки, бульбы, круп, мяса, масла. Пагрузілі прадукты і адправіліся ў небяспечнае падарожжа па Піцчы і Прышпіці. З радасцю сустрэлі пасланцоў мазыране, якія чулі пра «рэспубліку саветаў» у цэнтры Палесся, з імі падзяліліся, чым маглі, сабралі жалеза для рамонту інвентару, далі літаратуры для чытальні, сшыткаў для школ.

Першамай 1919 г. воласць святкавала асабліва радасна. Прыйшла Чырвоная Армія, закончылася ізаляцыя рэвалюцыінай воласці.

Але з заходу насоўвалася навала белапольскай акупацыі. Рэйком прыняў пастанову: усім, хто здольны трываць зброю, ісці ў рады Чырвонай Армії, граміць акупантаў. Першым запісаўся старшина рэйкому Іона Савіч Кузьміч...

A. Шурпач

\* \* \*

У 1918 г. у в. Галубіца размясцілася падраздзяленне кайзераўскай арміі. Немцы павінны былі перанправіцца на



Помнік землякам, загінуўшым у гады грамадзянскай вайны, у в. Капцэвічы

правы бераг Прывпяці. Паромнай пера- правы не існавала, і яны, прымусіўшы жыхара вёскі Васіля Міхалевіча быць правадніком, пайшлі праз раку ў брод. Міхалевіч павёў ворагаў у іншым напрамку, у вірах Прывпяці загінула шэсць нямецкіх салдат.

У час адступлення палякаў летам 1920 г. лінія фронту ўстанавілася паміж в. Вышалау і Галубіца. Пяхотныя часці чырвонаармейцаў падтрымліваў артылерыйскім і кулямётным агнём з Прывпяці бранякатэр «Ударны». Міхалевіч звязаўся з камандзірам судна, перадаваў інфармацыю аб дыслакацыі польскіх войск, размяшчэнні агнявых крошак. 8 верасня 1920 г. палявая жандармерыя арыштавала Васіля Міхалевіча. Пілсудчыкі доўта катаўвалі патрыёта, а потым расстралялі...

### Расстрэл партызан

У даваенны час дзень 12 ліпеня адзначаўся ў Беларусі як свята вызваленія рэспублікі ад прыгнёту панская Польшчы. З цягам часу гэтая дата забылася...

...На самым kraю могілак у Петрыкаве — дбайна дагледжаная магіла. На

слупку драўлянага пастамента чырвоная зорка, надпіс: «Тут пахаваны адважныя сыны нашай сацыялістычнай радзімы, чатыры чырвоныя партызаны, зверскі расстраляныя польскімі бандытамі ў сакавіку 1920 г.».

Над магілай, нібы вартавыя, схіліліся таполі. Тады, у змоўку сакавіцкага дня, калі там-сям яшчэ ляжаў снег, узброеная банда белапалякаў прывяла на могілкі звязаных друг з другам дробам партызан — Дзеравянку, Шастаўцу, Ляшкевічу і Дубеню, якіх удалося захапіць у палон у час бою ў балажэвіцкім лесе. Збітых і змучаных партызан ворагі прымусілі выкапаць сабе магілу. Потым прывязалі да плоту, і белапольскія каты на працягу 15 минут з адлегласці пяцідзесяці метраў стралялі па іх. Калі прастрэленыя целы без дыхання павіслі на плоце, белапольскія гады пайшлі з могілак.

На другі дзень гарадская бедната тайком ад палякаў пахавала ў адну брацкую магілу па-зверску замучаных партызан.

К. Чаплінскі,  
«Калгаснік Петрыкаўшчыны»,  
11 ліпеня 1937 г.

### ВАЙНА І МІР ДЗЕДА ТАЛАША

От, здаецца, што яму — больш за іншых было трэба? А «лез» у бойку, у спрэчку. Умешваўся ў сварку, барацьбу, гвалт. Не мог стрымацца, калі бачыў, што спрэядлівасці трэба дапамагчы, чалавечую годнасць ратаваць. Асабліва, калі крываўда зачапіла і яго самога. Хай сабе і не надта, не больш балюча, чым іншых. Але тая крываўда была як сігнал агульнай бяды, агульнага болю...

Такім мне прыгадваецца дзед Талаш.

Мажліва, многія ўсіхнущыца добрай усмешкай, пачуўшы гэтае імя. Людзі старэйшага пакалення памятаюць, якій папулярнасцю на Беларусі карыстаўся дзед Талаш — славуты партызан часоў грамадзянскай вайны. Паляшук, чыя душа не магла змірыцца з тым, што іншаземныя заваёўнікі збираюцца гаспадарыць на Палессі...

Я добра ведаў яго асаўбіста. І такое знаёмства здымае з мяне абавязак гаварыць пра героя, што ён — герой, што ён здзейсніў подзвіг, што імя яго легендарнае... Да таго ж дзед Талаш па сваёй сутнасці быў менавіта звычайнym мужыком палешуком, і аблічча, і ўчынкі, і жыццёвые звычкі якога падрабязна абламаў Якуб Колас.

Вусы. Бародка. Чуб, крыху насынуты на лоб. Спадылба бліскав хітраваты позірк. Учэпісты: паглядзіць, бышцам праверыць, ці варты ты шчырай размовы, а можа, хопіць гаворкі «наогул», пра нейкае нештачка, пра надвор'е, пра настрой. Прынамсі, на мяне ён так паглядаў. Рухавы не па гадах.

— Так, так, мастачок, ты лічы, наш Петрыкаў гэта да Гомля дзвесце верст... Ага, па-ципераціўніму кілеметраў. Ды і да чыгункі, да Муляраўкі тae пехтурой дак трэй гадзіны прачапаеш, не меней, а на кані — паўтары... І горад наш абы які! Валасным быў у Мазырскім павеце. А цар валасным прызначаў не ўсякае паселішча. Ці не прауда?.. Ты, мастачок, бываў у Петрыкаве? Ну, а не бываў, дак пасля вывaelення ад нямецкіх захопнікаў мы з табой разам і пaeдзелем туды. Пакажу табе той Петрыкаў!

Было гэта ў Маскве, у эвакуацыі. Дзед Талаш быў кансультантам пры штабе партызанскага руху. Не ведаю, ці так называлася яго пасада афіцыйна. Да яго звяртаўся і П. К. Панамарэнка, і тыя, хто прылятаў на Вялікую зямлю з партызанскіх лясоў, — Бацька Міай, В. І. Казлоў...



Малюнак С. Раманава да аповесці Я. Коласа «Дрыгва»

Хадаў па Маскве дзед Талаш у кажушку, у шапцы-вушанцы. Крочыў па вуліцах і плошчах пагаспадарску. Заўважыш яго, здараляся, на Цвярской (тады вуліца Горкага) недзе паблізу ад гасцініцы «Балтчуг», дзе месціліся нацы землякі, — ён шыбце напрасця. Галава горда ўзнятая. Чалавек, які прывык, што яго пазнаюць і паважаюць сустэречныя. Як у Петрыкаве...

Ён чакаў пашаны. І шанаваў іншых. Памятаеце, у «Дрыгве», калі палешукі выбіраюць свайго партызанскага атамана, дзед Талаш, падзякаваўшы за давер, кажа: «Я буду слухаць ваш голас, а вы павінны слухаць мяне, бо іначай не будзе ладу». Дык вось у Маскве на заснежаным Цвярскім бульвары я не адзін раз бачыў, як незнаёмыя людзі ў афіцэрыскім абмундзіраванні, з баівымі ўзнагародамі саступалі дарогу дзеду Талашу. Здагадваліся: гэты стары мае за душой тое, што дае яму права крочыць не збочаюча. І па-добрауму ўсміхаліся яму. А мо, і пазнавалі.

Напярэдадні вайны на экраны Беларусь выйшаў фільм «Паводле ваеных прыгод дзеда Талаша», здаецца, з назовай «Вогненнія гады», дзе выканануца ролі палескага партызана выглядаў як рэальны Талаш. При той сваёй хітрынцы, што ззяла ў ягоных вачах, выпраменьваў ён і дабрадушную наў-насць. Яна асабліва кранала асабісту мяне ў розных баявых сэнтэнцыях старога.

— Няма граху біць гвалтаўнікоў! — казаў дзед і ўзмахваў кулаком. — Гэта, ведаеш, гэткая справа: знішчыць фашисты. Немец — таксама чалавек, але чужкога не хапай! Яго чаму немцам у нас занудзь? Бо ён жа і ў зуб ногой у нашай мове — хоць беларускай, хоць рускай, хоць украінскай. Нямы! Гергеча нешта, крычыць, загадвае... Ты крычы ў сябе дома, а нас не чалай. Бач ты, Гітлер наабіцаў немцу райскае жыццё на Палессі. Ну, не знасіць яму галавы, павер мне!.. Пакладзём яго спаць у дрыгву, каб николі не прачынаўся.

Дзед Талаш выкладаў гэта па-мужыцку разважліва, з веданнем справы. Сваёй справы — партызанскай. Як сапраўды сумленны чалавек, ён ведаў, што забіць чалавека — самы цяжкі грэх... У вуснах дзеда Талаша не так рэдка гучала гэта: «грэх». Каб адпомісіць забойцу за ўсе злачынствы, каб пакараны — забіць забойцу, трэба ў сабе нешта пераадолець. Нездарма ж, відаць, у вайну ўжываўся такі тэрмін — наўкуня нянавісці да ворага.

Пазней, калі гісторыкі, мастакі, артысты, паэты адлюстроўвалі ў сваіх творах і сапраўды геральдичныя справы дзеда Талаша і ягоных наплечнікаў, ён і сам у думках бачыў сябе ў новым, у рамантычным асвябленні. Проза жорсткай барацьбы — з яе крывей, пакараннямі, заложнікамі, расстрэламі — набывала мастацкую афарбоўку... И зноў абрыйнулася на нашу краіну вайна.

— Я і дзядзьку Якубу казаў, каб ён перадаў намаму ўраду, якім чынам трэба біць таго гітлераўца. Каб знянаць і ўшчэнт. Ведаеш, што Якуб адказаў: «Фашиста вартса біць усялякім чынам...» Правильна! Толькі ў лесе я ведаю лепей, што і як... Няма граху біць яго...

Старому было ўжо пад ста. А хада жывава, рухавы ўвесь, відушчы. У маёй мастацкай майстэрні часам садзіўся недзе ў куточку, пакурваў, сачыў за працай. Помню, ляпіў я Васіля Казлова, калі той прылятаў з-за лініі фронту ў Маскву. Дзеду тады перапаў «Беламорканал» замест махорачнай цыгаркі.

— Дзед, а што калі і цябе скulptтар вылепіць таксама, як ён мяне зараз лепіць?

Стары схамянуўся, хітравата ўсміхнуўся, пакруціў галавой і рашуча абвясціў:

— Хай лепіць, калі душа пажадае! Толькі не як цябе. А як Карла Маркса — на кані і з шабляй!.. — і Талаш паказаў конника і выпрастаў руку над галавой, маючы на ўвазе, канечне, Чапаева. Яму і Маркс бачыўся Чапаевым.

Я не мог стрымашца усмешкі, калі дзед Талаш гаварыў, што гэта ён зрабіў вядомым і славутым Якуба Коласа. Тому яго цяпер усюды і ведаюць. Як Пушкіна! — на твары дзеда квітнела хітраватая і такая добрая ўсмешка.

Пазней, пасля вайны, у 1947 г., я зрабіў партрэт дзеда Талаша ў граніце. У 1953 г. у Петрыкаве ўстаноўлены бронзавы помнік Талашу па майдане скульптуры. Калі я наведваў Петрыкаў, мне здавалася, што тут яго ведаюць усе жыхары, што пад бярозамі ўздоўж дарогі на Муляраўку і дасоль вітае цену старога партызана, спраўнага селяніна, добрага палешпукі...

*Задзір Азгур*

З кнігі «Легендарны дзед».

### Дарога прац дрыгву


Талаш Васіль Ісаакавіч (н. 25.12.1844 г. у в. Белка) — народны герой, удзельнік партызанскаага руху на Беларусі ў грамадзянскую і Вялікую Айчынную вайны. У час польскай інтэрвенцыі ў 1919 г. наладаў сувязь з 417-м палком Чырвонай Арміі, арганізаў партызанскаага атрада колькасцю каля 300 чалавек, які выбіў ворага з Навасёлак і захапіў вялікія трафеі. Жыхцё і барацьба В. І. Талаша з акупантамі сталі асновай для напісання Я. Коласам шырокага вядомай аповесці «Дрыгва», па матывах якой створана опера «У пушчах Палесся», кінафільм.

Пасля грамадзянской вайны выбраны старшыней Навасёлкаўскага сельсавета, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. У гады Вялікай Айчынной вайны В. І. Талаш у амаль 100-гадовыем узросце збіраў зброяю, тримаў сувязь з партызанамі, яго неаднаразова арыштавалі і дапытвалі. Затым ён быў адпраўлены на Вялікую зямлю, дзе выступаў па радыё, у друку, у лістоўках з заклікам мадней біць ворага, набліжаць светлы дзень Перамогі. Узнагароджаны ордэнам Айчынной Вайны I ст.

Славутому дзеду Талашу ў Петрыкаве паставлены помнік работы З. Азгура, іменем яго названы вуліцы ў Мінску, Петрыкаве. Скульптура яго з сынам Панасам уваходзіць у комплекс помніка Я. Коласу на пр. Скарыны ў Мінску.

Памёр В. І. Талаш 28.8.1946 г.

Восенню 1919 г. Петрыкаў тройчы пераходзіў з рук у руки. Спачатку паля-



В. І. Талаш

кі яго захапілі 8 верасня, потым 18 і яшчэ раз 2 кастрычніка. Жыхары былі ў адчай, не ведалі, што рабіць і як ратавацца. Чырвонаармейцы дапамагалі ім у бядзе, дзейнічалі рашуча і смела. Абодва разы захопнікі са стратамі былі выбіты з мястэчка з дапамогай баявых караблёў Прывілій і Дняпроўскай ваенных флатылій. Трэці раз палікам удалося ўтрымаць яго. З-і батальён 58-га палка не вытрымаў націску, чырвонаармейцы пакінулі Петрыкаў, затым вёскі Белку і Навасёлкі. Караблі з Прывіліем не змаглі падтрымаць артылерыйскім агнём нашы войскі, сувязь парушылі варожыя агенты-дыверсанты, засланыя напярэдадні. Пачаўся змрочны перыяд польскай акупацыі, які працягваўся да ліпеня 1920 г.

Акупацыя ворагам навакольных мясцін выклікала ў насельніцтва нянявісіць, асабліва ў моладзі. Больш свядомыя з жыхароў пачалі пратэставаць, згуртоўвацца, падымашаца на барацьбу з ліхадзеямі. Адным з першых на гэты шлях стаў і Васіль Талаш.

Бацька яго, Ісаак Сцяпанавіч, усё жыццё працаваў на зямлі, гнуў спіну, але не змог 19-гадовому сыну пасля жаніцьбы выдзеліць зямельныя надзел. Таму ён вымушаны быў пайсці ў прымы ў суседнюю вёску Навасёлкі. Тут Васіль Талаш разам з жонкай Пелагеяй старанна працаваў, на належным узроўні тримаў гаспадарку. За 50 гадоў сумеснага жыцця яны прыдбалі дзесяціну сенажаці і дзве — ворнай зямлі. Былі дзве каровы і два валы. Але галоўнае баражце — дарослы сын і дзве дачкі «на выданні». Дзесяцям патрэбна была дапа-



Помнік В. І. Талашу ў Петрыкаве. Скульптар З. Азгур

мога, але дзе яе ўзяць, бо так і не выбраўся дзед з галечы.

Надзею на лепшае зноў перакрэсліла акупацыя, здзекі і гвалт. «Да нас з'явіліся не людзі, а банда нейкіх драпежнікаў і грабежнікаў... грабілі, здзекаваліся, асабліва з беднага насельніцтва», — успамінаў дзед Талаш. І селянін пачаў шукаць выйсце. Пры дапамозе чырвоных камандзіраў ён арганізоўвае партызанскі атрад, які актыўна дзейнічае і змагаецца.

Пра арганізацію атрада паведамляеца ў данясеніі камісара Андросава ў палітуправлінне 12-й арміі, які сведчыць, што ваенком 3-га батальёна

423-га палка Варапанаў дапамог у арганізацыі партызанскага атрада з сялян вёсак Балажэвічы, Лешня... Было вырашана зрабіць налёт на Навасёлкі ноччу.

Налёт быў рашучы і нечаканы. Загінула 37 варожых салдат, захоплены кулямёт.

Пазней атрад Васіля Ісакавіча быў расфарміраваны. Талашоўцы дзейнічалі ў чырвонаармейскіх падраздзяленнях, працягвалі баражбу з іншаземцамі. Былы камандзір дзед Талаш стаў разведчыкам 417-га пяхотнага палка. Адпусціўшы бараду, прыняўшы аблічча жабрака, ён хадзіў сярод варожых салдат, прыслухоўваўся да размоў, выведваў іх пазіцыі, узбраенне. У 1919 г., калі палякі наступалі, Талаш праобраўся праз польскі фронт і з'явіўся ў в. Шастовічы, дзе знаходзілася батарэя чырвонаармейцаў 56-га палка. Ён расказаў камандзіру аб размяшчэнні і колькасці вайсковых частей, намерах ворага.

Страшэнная стома чырвонаармейцаў пры магутным націску праціўніка, які перавышаў у некалькі разоў нашы сілы, няспраўныя віントоўкі, недахон патронаў, фуражу, абмундзіравання, дрэннае харчаванне давалі свае адмоўныя вынікі. Штодзённа церушыў даждж. Становішча на петрыкаўскім напрамку было цяжкім, пра што пісалі ў сваіх данясеннях камандзіры. А тут яшчэ эпідэмія тыфу, які скасіў не аднаго чырвонаармейца. Зваліў ён з ног і Васіля Ісакавіча. Калі ўзяць пад увагу загад № 50 ад 19 лютага 1920 г. па 417-му стралковому палку, знаходжанне дзеда на лячэнні прыпадае на канец снежня 1919-га або пачатак студзеня 1920 г. «...Прыбыўшага пасля папраўкі са шпіталю чырвонаармейца партызанскага атрада тав. Талаша Васіля залічыць у спіс палка на ўсе віды забеспячэння з 8 лютага». Далей пералічваюцца прозвішчы іншых хворых разведчыкаў: Васіль Жылейка, Міхаіл Крэн, Лука Рак, Аляксей Кіш, Мацвей Крэсен, Васіль Елькін.

Перасліўшы хваробу, Талаш вярнуўся ў свой полк у самы разгар баёў. На росптыты звычайна адказваў: «Яшчэ пастаім, ляхаў прагонім». І калі вітаўся з кім-небудзь за руку, той прысядаў. Было відаць, што дзед мае сілу... Палякі спяшаліся да веснавога разводдзя захапіць Мазыр і Калінкавічы. 7 лютага 1920 г. праціўнік рушыў у паход. На поўдзень ад Прыпяці ён аблажыў в. Раманаўка, перарэзаўши дарогу на Слабаду Скрыгалаўскую, і моцным агнём выбіў малалікі чырвонаармейскі гарнізон з сяла. 8 лютага палякі атакавалі Слабаду Скрыгалаўскую і Зімонвішчу. Гадзіну працягваўся жорсткі бой. Шмат варожых салдат знайшлі тут сваю магілу, але сілы былі няроўнымі, чырвонаармейцы вымушаны адысці да в. Прудок. Тэрмінова на фронт з Мазыра прыбылі камандзір 139-й стралковай брыгады А. Г. Калінін і камісар М. С. Данілеўскі. Яны правялі рэакагнацыроўку, пагутарылі з людзьмі і арганізavalі адпор захопнікам. За лічаныя гадзіны пад націскам чырвонаармейцаў палякі былі выбыты з Ма-

жэеўкі і Слабады Скрыгалаўской. Увetchары вызвалілі Раманаўку. У гэтym рашучым наступленні прымаў удзел і Васіль Талаш са сваім землякамі. Ён дапамог камандзірам зарыентавацца на мясцовасці, падказаў дрыгвяністыя мясціны, даведаўся пра колькасць варожых салдат, іх узбраенне. Калі пачаўся бой, дзед быў наперадзе, пільна сачыў за дзеяннямі польскіх салдат. Ён смяяўся і кричаў: «А-а-а, далі вам перцу, будзеце ведаць, куды хадзіць!». Неўзабаве была вызвалена Лешня. У бai за яе ў палон было ўзята 40 салдат праціўnika. Не абышлося без ахвяр і з нашага боку. Загінуў баец партызанска-га атрада Лука Каласоўскі, які праявіў сябе ў баях, асабліва за вызваленне Навасёлак. На яго пахаванні Талаш сказаў: «Вечная памяць табе, сынку. Ты не ведаў страху, будзьма помніш цябя!».

Улетку 1920 г. камандаванне вызваліла дзеда Талаша ад далейшай ваеннай службы: яму ішоў 77-ы год.

І. Я. Краўцоў

### З АПОВЕСЦІ Я. КОЛАСА «ДРЫГВА»

...Дзед уважна акінуў вокам хмыз. Чалавечая постаць мільгнула ўскрай хмызу і схавалася. Зоркія дзедавы очы разгледзелі ў ёй вайскоўца, толькі дзед не разабраў, свой гэта ці чужы. На ўсякі выпадак дзед падаўся трохі назад, бліжэй да лесу, і раптам пачаў грозны вокліч:

— Стой! Хто ідзе?

Дзед запыніўся. Голос і слова запакоілі яго, і ён быў узрадаваны спатканнем з чырвонаармейцам, бо гэта палягчала яго задачу.

— Свой! — азваўся дзед Талаш.

З хмызу высунулася фігура маладога чырвонаармейца са стрэльбаю, з патроннаю сумкую за поясам з аднаго боку і з параю гранат з другога. Від яго быў даволі грозны, хоць гэта грознасць не зусім паса- вала з яго лагоднымі шэрымі вачымі, якімі ён акінуў дзеда Талаша і яго трафей, звісаўшы з пляча- чуць не да самых пят і прыдаваўшы дзеду выгляд першабытнага чалавека.

— Дакумент! — кінуў чырвонаармеец.

— А які, голубе, можа быць дакумент у такога бадзягі, як я? Я не тутэйшы: ад палякаў хаваюся. Хто ж мне дасць дакумент?

— А куды ідзеш? — ўсё яшчэ афіцыйальным тонам распытаў чырвонаармеец.

— Да вас, таварыш, іду, да чырвонах. Спецыяльна.

Дзед Талаш сам адчуваў, што ён гаворыць добра, асабліва вось гэта «спецыяльна». Чырвонаармеец бачыць — чалавек цікавы, ад якога можна сёс-тое праведаць.

— Я зараз выклічу начальніка заставы.

Рэзкі свісток вострымі тонкімі хвялімі распільваваецца ў хмызе і заціхае.

Некаторы час яны слухаюць, маўчаць і чакаюць. Чырвонаармеец думае, што ён даложыць пра дзеда начальніку заставы, і калі ў хмызе заківалася яго постаць, чырвонаармеец паказаў вачымі на скuru вайка.

— Воўка ўпаляваў? — запытаў дзеда.

Дзед ведаў, што пра гэту скuru яму прыдзенца расказаць цэлую гісторыю, але з прычыны таго,



Дзед Талаш гутарыць з Я. Коласам

што яго аудыторыя складаеца з аднаго толькі слухача, а часу ў яго няма, бо падыходзіць начальнік заставы, дзед абміжоўваеца кароткім адказам:

— Эге ж!

Начальнік заставы, загартаваны ў вайне і ўжо не першай маладосці чалавек з абветранымі тварам, поглядам вясінага чалавека акінуў дзеда Талаша з галавы да ног, даўжэй запыніўшыся на воўчай скуры.

Чырвонаармеец далажкі:

— Не мае дакументаў. Заяўляе, што ідзе з польскага боку спецыяльна да чырвоных...

Начальнік заставы яшчэ ўважлівей зіруў на дзеда Талаша.

— Што прымусіла цябе, айцеп, ісці да нас?

— Няможна стала мне жыць дома, таварыш начальнік, па лясах туляюся: мяне ловяць палякі.

— За што?

— Да вось, таварыш начальнік, прыехалі яны забіраць маё апошніяе сена. Прасіў, маліў іх, а яны яшчэ і штурхальці начальніку забіраць. Ну, я і разлазаваўся і кінуўся на іх з сякерай. Каб не сын, дык засек бы каторага гада. Яны і наваліліся на мяне, звязаць хацелі. А было іх троє салдат. Вырваўся я і ў лес уцёк. Стравілі нават у мяне з рэвалвераў. Вось і начальнік помсіцца, чапляцца, што ў мяне бальшавік на кватэрэ стаяў, камандзір. Майго сына недалёкта заарыштавалі як заложніка, каб я сам да іх прыйшоў. Я, таварышы, иксу да вас бяду маю і гора... Надумаўся знайсці камандзіра, што стаяў у мяне на кватэрэ. Ён знае мяне...

— А з якога ты сяла?

— З Навасёлак...

— А які камандзір стаяў у вас на кватэрэ?

— Так што камандзір таварыш Шалёхін, — крыху на стары салдацкі манер адказаў дзед Талаш.

Чырвонаармеец і начальнік заставы зірулі адзін на аднаго. Дзедаў адказ адвёў падзронасць ад яго асобы.

— А скуль гэта воўчая скура? — пацікавіўся начальнік заставы.

Дзед расказаў гісторыю пра вепра і воўка і закончыў яе так:

— Я, таварышы, рагнёў падараваць вепра вам, чырвонныя ваякі. А вепр ладны, пудоў на васеннаццаць. Дастаньце фурманку, паеду з вами, пакажу. Ён тут не так і далёка.

Зайшлі на заставу. Начальнік вылучыў двух чырвонаармейцаў у сяло па фурманку.

А ўжо надвячоркам з вялікім тръумфам схай дзед Талаш з чырвонаармейцамі ў Высокую Рудню, везучы на разваліках агромністую тушу дзікага вепра. Праславіўся дзед Талаш на ўсю Высокую Рудню, а для яшчэ большага пыху ён насыў на сабе воўчую скуру, і калі ў яго запыталі, нашто ён цягае яе на сабе, то дзед хітра адказаў:

— Го! Я яшчэ буду выць па-воўчы!

Людзі смяяліся, а дзед сваю думку думаў.

## З верай у лепшую долю

У пратаколе земскага сходу галосных Камаровіцкай воласной земской управы ад 22 кастрычніка 1917 г. было запісана: «Прыняць у сваё распараджэние ўсю маёмастць, якая значыцца па вонісах былога воласнога праўлення, адольгава і ўсе бланкі, якія лічачца па існуючых грошовых книгах»... Жышцё ў воласці пераходзіла на новыя рэйкі. У снежні 1917 г. праходзіў Мінска-Вілейскі губернскі сялянскі з'езд, на які ад Камаровіцкай воласці былі вылучаны чатыры дэлегаты — Дэмітрый Дубіна, Іван Швец, Іван Выбранец і Рыгор Маракоў. У студзені 1918 г. дэпутатам у члены Мазырскага выканунчага камітэта саветаў рабочых і сялянскіх дэпутатаў быў выбраны Мядоўскі Ракіцкі з в. Навасёлкі.

Хутка пасля перамогі Кастрычніка ў Беларусь уварваліся нямецкія захопнікі. Рэжым акупантаў працягваўся ў воласці з лютага па лістапад 1918 г. ў мэтах аховы грамадзян ад захопнікаў у ўсіх супрацьстаянніх. Выканкомы саветаў узнікалі барацьбу працоўных супраць акупантаў за аднаўленне савецкай улады. Сяляне ішлі добраахвотнікамі ў Чырвоную Армію.

Нядоўгім было зацішша на Палессі. У другой палове 1919 г. Мазырскі павет аказаўся ў цяжкім становішчы: войскі буржуазна-памешчыцкай Польшчы пачалі наступленне ў бок Мазыра і Калінкавіч. Польская акупантныя рабавалі насельніцтва, арыштоўвалі, расстрэльвалі людзей, саджалі ў турмы. Прыйшлі адступленні скошвалі зялёныя яравыя пасевы, забіралі жывёлу, хлеб, іншыя харчы. Гаспадарка воласці прыйшла ў заняпад. І, як толькі яна была вызвалена, сталі аднаўляцца органы савецкай улады — рэйкі. У іх абавязак уваходзіла садзейнічанне Чырвонай Армії, дапамога сем'ям чырвонаармейцаў, барацьба з дэзерцірамі, поўнае выкананне развёрстак, рамонт дарог, тэлефоннай сувязі. 18 ліпеня 1920 г. арганізаваны Камаровіцкі воласны рэв-

люцыйны камітэт. Старшынёй рэйкому быў абранны Лазар Сцяпанавіч Назараў, членамі рэйкому — Рыгор Канстанцінавіч Гайдукоў і Андрэй Мітрафанаўіч Ермалінскі. Усе яны — выхадцы з сялян, маладыя, поўныя творчай энергіі і энтузіазму, адданыя справе рэвалюцыі людзі. «Мы ўсе, як адзін, па першай неабходнасці станем на барацьбу з капіталізмам і ўсімі сродкамі будзем падтрымліваць Савецкую уладу», — запісана ў рэзалиюцыі воласной беспартыйнай канферэнцыі 2 лістапада 1920 г.

Ворагі савецкай улады не раз нападалі на рэйкому, забівалі адданых саветам людзей. 1 мая 1921 г. іх ахвярай стаў старшыня Камаровіцкага рэйкому І. Р. Каляда. Урачыстым абіцценнем у адказ на забойства прагучалі слова на з'ездзе прадстаўнікоў сельскіх саветаў 8 мая 1921 г.: «Мы будзем змагашча з бандытамі ўсімі мерамі, каб змысьль гэтую ганебную пляму, і ў далейшым будзем ісці на сустрач Савецкай уладзе ва ўсіх яе пачынаннях дзяржаўнага будаўніцтва...»

26 снежня 1922 г. адбыўся I з'езд саветаў Камаровіцкай воласці, на якім абміркоўвалася Дэкларацыя IV з'езда Саветаў Беларусі аб утварэнні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Прадстаўнікі працоўнага сялянства воласці, заслухаўшы і абмеркаваўшы Дэкларацыю, у сваёй рэзалиюцыі пастаравілі «поўнасцю адабрыць гэта разшэнне».

У састаў Камаровіцкай воласці ўваходзіла 17 сельсаветаў: Камаровіцкі, Старагалоўчицкі, Новагалоўчицкі, Бобрыкаўскі 1, Бобрыкаўскі 2, Замосцкі, Вялікагарадзянскі, Малагарадзянскі, Ванюжыцкі, Навасёлкаўскі, Клясаўскі, Гурынскі, Фаставіцкі, Убібальцкі, Філішавіцкі, Млыноўскі, праражывала каля 14 тысяч чалавек, якія ў пераважнай большасці займаліся сельскай гаспадаркай. Зямлі не хапала. Напрыклад, у в. Фаставічы ў 1922 г. быў 101 сялянскі двор, праражывала 579 чалавек і на іх долю прыходзілася

толькі 136 дзесяцін ворнай зямлі. Сялянская бедната надзялялася зямлёй з фондаў непрацоўнага карыстання — памешчыцкай і царкоўнай, ёй прадастаўляўся сельскагаспадарчы крэдyt на набыццё насення і прылад працы. На былой панской зямлі быў арганізаваны саўгас «Камаровічы». Ён меў 324 дзесяціны ворнай зямлі, 500 дзесяцін пашы і 1400 дзесяцін лесу. У гаспадарцы налічвалася 12 кароў, 6 валоў, 5 коней, 6 цялят. Было 10 плугоў, 6 барон і 4 акучнікі. Нягледзячы на такую слабую матэрыяльную базу, у саўгасе атрымлівалі ўраджай значна вышэйшыя, чым у аднасабных гаспадарках. Працоўныя воласці дзяліліся апошнім куском хлеба з галадаючымі Паволжжа.

У 1922—1923 гг. у воласці працавала 10 пачатковых школ, у якіх навучалася 652 вучні, з іх 152 дзяўчынкі, а ў некаторых школах іх зусім не было. Не хапала памяшканні, падручнікаў, спыткаў і алоўкаў. Бацькі рамантавалі памяшканні і інвентар, забяспечвалі школу палівам і нярэдка ўтрымлівали за свой кошт настаўнікаў.

Ва ўсіх буйных населеных пунктах дзеянічалі хаты-чытальні. У валасным цэнтры працаваў клуб і бібліятэка. Вялікай папулярнасцю карыстаўся драматычны гурток. Медыцынскую дапамогу насельніцтву аказваў фельчарскі пункт, размешчаны ў Камаровічах.

## У імя заўтрашняга дня

Напярэдадні першамайскіх свят Іван Каляда атрымаў з Мазыра прыемнае паведамленне: на чыгуначную станцыю для воласці паступіла насенне аўса, ячменю і проса. Трэба неадкладна засіваць пустыя палоскі зямлі, якімі надзялілі тых, хто яе раней не меў, а сеяць няма чым. Ён аддаў указанні, каб сабраліся з падводамі сяляне, сеў за стол і запісаў у книгу загадаў: «Загад № 95 старшыні выканкома Камаровіч. 27 красавіка 1921 г. Ад'язджаючы ў гэты дзень на ст. Капцэвічы і Жыткавічы па авёс і проса на насенне для

насельніцтва воласці, выкананне сваіх абавязкаў ускладваю на члена выканкома Загорца».

1 мая Каляда зайшоў у будынак валвыканкома. Хацеў перагледзець спісы сялян, чырвонаармейцаў і беднякоў, якім прызначалася насенне, і хутчэй прыступіць да яго раздачи... Раптам парог пераступілі незнаёмыя людзі, у руках іх была зброя. Бандыты!.. Праграмелі стрэлы. Трыццацігадовага старшыню валвыканкома расстрялялі ва ўпор...

Нарадзіўся Іван Раманавіч Каляда 22 лютага 1891 г. у в. Зарэчка Капаткевіцкай воласці. Вучыцца ў школе не давялося, чытаць і пісаць навучыўся сам. Тры з паловай гады служыў у царскай арміі, быў кавалерыстам, ваяваў на руска-германскім фронце. Там устуپіў у партыю бальшавікоў. Вярнуўся дадому, ажаніўся. У в. Заполле яго ведалі як выдатнага майстра-кавала.

26 ліпеня 1920 г., пасля вызвалення вёскі ад паліакаў, Івана Каляду прызначылі вясенным камісарам Камаровіцкай воласці, 25 лістапада выбралі членам валаснога рэйкома — загадчыкам зямельнага аддзела. Незадоўга да трагічнай падзеі на яго плечы ляглі абавязкі старшыні валвыканкома. Да апошніяў хвіліны Іван Каляда жыў клопатамі пра людзей і пра заўтрашні дзень...

А. В. Солахаў

З успамінаў былога старшыні Кашаткевіцкага валаснога рэйкома І. С. Кузьміча

...Пераправіліся (праз Пціч) на паўночны бераг ля в. Хвойня. Там, на беразе, сабралася многа народу. Але што ж там мы ўбачылі!.. Старшыня Лучыцкай воласці Анікея Нашук стаяў бледны, як смерць. Бандыты яго схапілі і на расправу аддалі.

Шуміць натоўп звярынымі рыкам. Па камандзе бандыты началі біць Анікея па твары, па спіне, руках, нагах палкамі, каламі, віламі, нажамі. У крывавую мешанку ператварылі Анікея, ён упаў. Вочы яго яшчэ блішчаць, не про-

сіць літасці, толькі нянявісцю дыхае да ворагаў свабоды... Раздаўся стрэл з рэвалвера — і Анікей панік... Натоўп у жаху пачаў разбягашца.

Дыханне стаіўшы, мы, троє звяза-

ных, з жахам глядзелі на гэту дзікую расправу мясцовых кулакоў над сваім аднавяскоўцам — багатырскай сілы чалавекам і сумленным бальшавіком, старшыней рэйкому Лучыцкай воласці.

## ИЗ ПРОТОКОЛА КОМАРОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО СЪЕЗДА ЧЛЕНОВ ДЕРЕВЕНСКИХ И ДВОРОВЫХ КОМИТЕТОВ

2 марта 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся, все члены деревенских и дворовых комитетов, собравшиеся на волостной съезд в числе 52 человек от 69 всех, имеющих право голоса, в присутствии председательствующего Василия Боярина и секретаря Михаила Гуриновича обсуждали вопрос об организации отдела волостного социального обеспечения инвалидов, калек и проч. По обсуждению постановили: организовать отдел социального обеспечения при волостном ревкому, заведующим этим отделом избрать члена ревкому Григория Леонтьевича Лаптева, обязанности секретаря возложить на секретаря ревкому Михаила Гуриновича...

Слушали распоряжение отдела народного образования Мозырского ревкому от 13 февраля с. г. за № 610 об организации отдела народного образования при волостном ревкому, а потому постановили: организовать отдел народного образования при волостном ревкому, заведующим отделом избрать учителя Никонора Дробова, делопроизводителем — учителя Якова Пырха и членом отдела — учителя Филиппа Жудро и гражд. Трофима Мухина.

Слушали распоряжение Мозырского ревкому от 25 февраля за № 801 об организации волостной избирательной комиссии по выборам сельских и волостных советов, по обсуждению постановили: организовать волостную избирательную комиссию, в члены комиссии выдвинуть партийных лиц, гражд. волости, товарищей: х. Замостье — Петра Степура, с. Ванючицы — Демьян Кудравец, д. Новоселки — Демьян Сенько, д. Бобрик — Тарас Дудка, д. Филиповичи — Михаил Кукса, д. Головчицы — Трофим Мухин...

Имели суждение об избрании председателя в волостную продовольственную комиссию. Постановили: председателем продовольственной волостной комиссии избрать гражданина с. Комаровичи Степана Мухина, в члены включить члена волостного ревкому Самуила Ливчица и Григория Лаптева...

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 269, оп. 1, д. 1, лл. 55—57.

## ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМАРОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО ИСПОЛКОМА ИВАНА ЗРЕНИКА

...Разграбление двух батарей (свыше 1000 пудов) картофеля в им. Комарович было совершено гражданами с. Комарович под руководством и подстрекательством бывшего председателя волостного ревкому Василия Бояринова. Брали и насыпали в мешки картофель ночью, кто посильнее и понахальнее, а бедно-та ожидала, что будет наделена картофелем при посредстве местной Советской власти. Когда утром сообщили, что две батареи картофель разграблены, я, как председатель исполкома, взял с собой членов контролера имения и милицию и арестовал картофель впередь до особого распоряжения. До этого картофель отпускался комиссиями на основании решения схода граждан с. Комарович и д. Заполье по 8 руб. за пуд более нуждающемуся населению. Бедным допускался кредит. Бояринов Василий, увидев, что ему картофеля могут не дать, как имеющему полнадела земли, подговорил граждан с. Комарович, людей имущих, которые охотно пошли за ним, игнорируя распоряжения Советской власти, т. к. знали, что исполкомом стоит за бедноту, неимущих... Василий Бояринов является запевалой анархических мотивов, не уважая Советской власти, подрывает к ней доверие у населения.

Никакого другого имущества не расхищено.

Земельный отдел при исполкоме организован давно, но, ввиду занятия Мозыря петлюровцами, к исполнению своих обязанностей не приступал, а председатель земельного отдела сложил с себя полномочия. Доносы, которые дает на меня Бояринов письменно и устно в Мозырь, являются гнусной клеветой озлобленного человека, как бывшего председателя ревкому и мечтающего занять эту должность...

1 мая 1919 г.

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 269, оп. 1, д. 34, л. 29.

## Рэўкомаўцы

*Дзягцяр Сяргей Кузьміч* (н. у 1891 г. у в. Грабаў) — беспартыйны, селянін-бядняк. Служыў радавым у 36-м пяхотным палку. З 13 ліпеня 1920 г. — член Грабаўскага рэўкома, загадчык зямельнага аддзела.

*Гуткоўскі Міхаіл Андрэевіч* (н. у 1876 г.) — селянін в. Міхедавічы, беспартыйны. Адукацыю атрымаў у хатніга настаўніка. З 13 ліпеня 1920 г. — старшыня Грабаўскага рэўкома.

*Кебец Максім Цярэнцьевіч* (н. у 1880 г. у в. Грабаў) — беспартыйны, селянін. У царскай арміі — старши унтар-афіцэр, ваяваў на германскім фронце. У 1919 г. — старшыня Грабаўскага валвыканкома, з 13 ліпеня 1920 г. — член Грабаўскага рэўкома, загадчык аддзела кіравання. 15 жніўня 1920 г. ён пісаў: «Улада сапраўды правільная, як абаронца бедняка, але правядзенне камуны з'яўляеца несвоечасовым»...

*Навіченка Трафім Навумавіч* (н. у 1892 г. у в. Грабаў) — селянін, нежанаты. Адукацыю атрымаў у хатніга настаўніка. У царскай арміі служыў яфрэйтарам. З 13 ліпеня 1920 г. — член Грабаўскага рэўкома, загадчык аддзела працы.

*Гайдукоў Рыгор Канстанцінавіч* (н. 12.6.1890 г. у в. Новыя Галоўчыцы) — беспартыйны, селянін. У 1902 г. скончыў адзін клас народнага вучылішча. Служыў у царскай арміі, выбіраўся членам савета рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. У 1919 г. з'яўляўся членам Камаровіцкага рэўкома. Пасля выгнання палякаў з ліпеня 1920 г. — загадчык аддзела працы рэўкома. «Савецкую ўладу, — пісаў ён у анкете 18 жніўня 1920 г., — адабраю як туую, якая аб'ядноўвае ўсе працоўныя класы і абараняе беднату»...

*Ермалінскі Андрэй Мітрафанавіч* (н. 22.10.1889 г. у в. Камаровічы) — селянін, меў 1 дзесяціну зямлі, 2 каровы, 2 цялушки, 5 авечак. У 1904 г. скончыў адзін клас Камаровіцкага народнага вучылішча. Служыў у царскай армії

малодшым унтар-афіцэрам, у гады рэвакуаціі забяспечваў харчаваннем 507-ы Рэчыцкі полк. З 28 чэрвеня да 26 жніўня 1919 г. працеваў загадчыкам зямельнага аддзела Камаровіцкага рэўкома, на гэтай пасадзе быў і пасля выгнання палякаў.

*Назараў Лазар Сяяпанавіч* (н. 3.11.1888 г.) — беспартыйны, нежанаты. Служыў у царскай арміі старшим унтар-афіцэрам, ваяваў на германскім фронце і трапіў у палон. Вярнуўшыся на радзіму, жыў у в. Камаровічы. З 28 чэрвеня да 26 жніўня 1919 г. і пасля выгнання палякаў — старшыня Камаровіцкага рэўкома.

*Арыновіч Фёдар Рыгоравіч* (н. 22.4.1897 г. у в. Чалюшчавічы) — беспартыйны, селянін-бядняк. У 1910—1914 гг. вучыўся ў Петрыкаўскім вышэйшым пачатковым вучылішчы, у 1917 г. скончыў Дзвінскую гімназію. Служыў у царскай арміі пісарам палкавой канцылярыі. Да польскай акупацыі працеваў настаўнікам Капаткевіцкай школы. У 1919 г. — старшыня сельсавета і старшыня валааснога кааператыва. З 13 ліпеня 1920 г. — старшыня Капаткевіцкага рэўкома.

*Красоўскі Пётр Паўлавіч* (н. у 1884 г. у м. Капаткевічы) — мешчанін, служыў чыноўнікам ваеннага ведамства. Да лютага 1917 г. загадваў лазарэтам 43-га палка, выбіраўся старшынёй Савета салдацкіх дэпутатаў. З 13 ліпеня 1920 г. — член Капаткевіцкага рэўкома, загадчык зямельнага аддзела.

*Пігулеўскі Цімафеі Сяяпанавіч* (н. у 1887 г. у м. Капаткевічы) — мешчанін, нежанаты. У 1903—1906 гг. вучыўся ў Рагачоўскім гарадскім вучылішчы, у 1912—1916 гг. — ва ўніверсітэце. Валодаў беларускай, рускай, лацінскай, французскай, німецкай, польскай, сербскай мовамі. У царскай арміі служыў радавым, з 1919 г. настаўнічай, выбіраўся старшынёй савета Капаткевіцкай працоўнай школы. З 28 ліпеня 1920 г. — член Капаткевіцкага рэўкома, загадчык аддзела адукацыі.

*Расоўскі Сроль Беніямінавіч* (н.

15.3.1873 г. у м. Капаткевічы) — служачы, да ваенай службы прызнаны не-прыгодным. У 1919 г. выбіраўся членам Капаткевіцкага рэйкома, з 13 ліпеня 1920 г. — член рэйкома, загадчык аддзе-ла працы.

*Есьмановіч Аляксандр Фаміч* (н. у 1884 г. у в. Касевічы) — селянін, вучуцься ў сельскай школе. У царскай арміі — радавы. Выбіраўся старшыней сельскага савета, з 18 ліпеня 1920 г. — загадчык аддзела працы Лучыцкага рэйкома.

*Лабовіч Сцяпан Пятровіч* (н. у 1892 г.) — жыхар хутара Студзеньскае Лучыцкай воласці. У царскай арміі — пісар штаба дывізіі. З 18 ліпеня 1920 г. — член Лучыцкага рэйкома.

*Маставы Міхail Ігнатавіч* (н. у 1894 г. у в. Яўсеевічы) — селянін, служыў рахункаводам у земскага начальніка 8-га Мазырскага ўчастка. У 1917 г. займаў пасады справавода Мінскага ссуднага камітэта, рахункавода будаўнічага ўпраўлення ў Мінскім раёне. З 10 сакавіка да 22 жніўня 1919 г. — рахункавод нацыяналізаванага маёнтка Слабада. Пасля вызвалення Лучыцкай воласці ад палякаў увайшоў у склад рэйкома, узначальваў зямельны аддзел, затым абраны старшыней рэйкома.

*Ходзька Рыгор Аляксееўіч* (н. у 1880 г. у в. Хвойня) — селянін-бядняк, меў сямёра дзяцей. У 1917 г. выбраны сельскім старастам в. Хвойня. З сакавіка 1919 г. працаў старшыней Хвойненскага сельсавета, у час польскай акупацыі знаходзіўся ў партызанскім атракце. З ліпеня 1920 г. — старшыня Ляскавіцкага валаснога рэйкома.

*Бамбіза Ніканор Фёдаравіч* (н. у 1888 г.) — селянін, служыў у царскай арміі радавым 301-га пяхотнага палка. У час польскай акупацыі выбіраўся старастам. З 17 ліпеня 1920 г. — член Ляскавіцкага рэйкома.

*Бамбіза Сцяпан Лявонцьевіч* (н. 2.8.1893 г.) — беспартыйны, малазяме-льны. Служыў у царскай арміі ў 38-м марцірным дывізіёне. Да прыходу па-лякаў працаў старшыней Ляскавіцка-

га рэйкома.

*Буднік Дзмітрый Іванавіч* (н. 8.2.1866 г. у в. Ляскавічы) — селянін-бядняк, меў сям'ю з восьмі чалавек. Служыў у царскай арміі феерверкерам батарэі палявой артылерыі. У 1915 г. выбіраўся сельскім старастам, з 1916 г. — член крэдытнага таварыства. З 18 ліпеня 1920 г. — член Ляскавіцкага рэйкома.

*Літаш Захар Архіпавіч* (н. 23.3.1867 г.) — беспартыйны, малазяме-льны, сям'я складалася з 14 душ. Адзін з сыноў быў міліцыянерам, у час польскага наступлення адступаў з войскамі Чырвонай Арміі і загінуў. З. А. Літаш з 1910 г. выбіраўся членам Ляскавіцкага крэдытнага таварыства, з сакавіка 1917 г. да 1918 г. — член харчовага камітэта. 18 ліпеня 1920 г. ка-аптаваны членам Ляскавіцкага валрэй-кома. Лічыў, што «савецкая ўлада — самая добрая і падыходзячая ўлада для беднага насељніцтва».

*Туравец Севасцьян Іванавіч* (н. 19.12.1881 г. у в. Ляскавічы) — беспартыйны, селянін. Да 1914 г. працаў рабочым у французскім акцыянерным таварыстве. З 17 студзеня да 14 кастрычніка 1918 г. — старшыня земскай управы Ляскавіцкай воласці, з 17 ліпеня 1920 г. — старшыня рэйкома.

*Кебец Дзмітрый Іванавіч* (н. у 1897 г. у м. Петрыкаў). У 1912 г. скончыў Петрыкаўскае гарадское вучылішча, вытрымаў іспыты ў Мазырскай гімназіі на званне настаўніка двух-класных вучылішчаў. У армію прызваны 15 мая 1916 г., служыў пісарам у 2-й артылерыйскай дывізіі. У маі 1917 г. уступіў у партыю большавікоў, у кастрычніку таго ж года выбраны членам Смаленскага Савета рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. У час польскай акупацыі — на падпольнай ра-боце, быў арыштаваны. Пасля вызвалення Петрыкава — член Петрыкаўскага валаснога ваенрэйкома, загадчык аддзе-ла працы.

*Лапета Пётр Іванавіч* (н. у 1891 г. у м. Петрыкаў) — беспартыйны, з мяш-

чан. Да 1917 г. служыў у царскай арміі, у лютым — ліпені 1917 г. з'яўляўся членам Мінскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, затым да сакавіка 1918 г. быў старшынёй Петрыкаўскага валаснога харчовага камітэта.

З ліпеня 1920 г. — член Петрыкаўскага валаснога ваенрэйкома, загадчык зямельнага аддзела.

З реєстрацыйных анкет ФДА Гомельскай вобл. у г. Мазыры, ф. 307, вол. 2, с. 1; ф. 79, вол. 1, с. 3.

## ДОКЛАД БЫВШЕГО ЧЛЕНА МОЗЫРСКОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б) ЛиБ М. А. АНДРЕЕВА (ШПЕЙНКМАНА)

30 июля 1920 г.

...Налет польских контрреволюционных банд на Мозырь был так неожидан, что т. Богданович (член Мозырского комитета партии большевиков) не успел передать мне связи и пароли с Пинской, Слуцкой, Бобруйской и др. подпольными организациями, потому в месяце марте мы особенно плодотворной работы не проявили. В начале апреля к нам приехал т. Прокопчук, присланный ЦК ЛитБел сначала в Мозырь, затем Мозырским подпольным комитетом он был направлен в Брест-Литовск... Цель приезда т. Прокопчука была: во-первых, получить средства для работы Брест-Литовской и Пинской организаций, которые (по его словам) в последнее время не имели связи со Смоленском и крайне нуждались в средствах, во-вторых, связаться с Мозырской организацией для переброски в Пинск части литературы, которая находилась в Мозыре. Связавшись через т. Прокопчука с Пинском, я поехал в м. Петриков, где была подпольная организация, связался с ними, и они приступили к переправе литературы на Пинск. Из Брест-Литовска прибыл т. Злотников, который работал в Мозырской подпольной организации. Злотников остался в Петрикове руководить работой петриковских товарищей. В деревне Лучицах мной был организован передаточный пункт и склад для литературы. Затем была отправлена первая партия литературы в количестве пяти пудов; через несколько времени отправлена вторая партия литературы в количестве четырех пудов...

Я получил сведения о провале в Петрикове. Немедля поспешил туда — оказалось, что была арестована часть литературы, которая хранилась у т. Мицкевича Лаврена. Сам Мицкевич был вовремя об этом предупрежден и скрылся. Устроив совещание с товарищами, мы решили, что необходимо загладить следы провала посредством подкупа польской жандармерии, на что последние всегда охотно шли. Для них через одного гражданина м. Петрикова была устроена вышивка, где они обещали оправдать Мицкевича Л. Но по истечении нескольких дней Мицкевич Л. был арестован и после допросов помещен в местную тюрьму, откуда ему удалось сбежать. Прошло довольно продолжительное время, мы принялись снова за работу. От т. Злотникова приехал из Петрикова т. Серапин, который привез доклад и отчет о работе. В тот же день был арестован один из наших складов литературы, это совпадение навело подозрение на т. Серапина, и мной былиприняты некоторые меры по отношению к Серапину.

Затем через несколько дней были произведены обыски у меня в квартире и в квартире т. Сафьяна, где арестовали Сафьяна и моего брата, который случайно ночевал у меня, я же вовремя скрылся. В тот же день были привезены из Петрикова тт. Злотников, Шпак и член ячейки т. Турацкий. Тогда же арестован был еще один наш склад литературы, а также печать организации и все документы. Т. Шпаку, как он сам передает, удалось скрыться, тт. же Сафьян, Злотников и Турацкий после жестоких пыток были отправлены из Мозыря, вероятно, в концентрационный лагерь. Брат мой, просидев пять дней в тюрьме и испытав все орудия пыток, от которых он теперь болен, был освобожден. Перед отправкой Сафьян передал моему брату для передачи мне, что у него есть материал, что провоцировали организацию тт. Шпак и Серапин и что Злотников во время пытки выдал всех товарищей Мозырской и Пинской организаций. Я же скрывался до освобождения Мозыря от гнета польской пляхты...

ЦК КПЛиБ, приняв от меня подробный доклад о работе и о провале организации, распорядился дело о провокаторах передать в Мозырскую партийную тройку.

Состав Петриковской организации:

1. Мицкевич Стэфан.
2. Мицкевич Лаврен.
3. Шпак Петр.
4. Серапин Фома (уже во время оккупации привлеченный к работе).

Андреев

Гомельский государственный областной архив, ф. 68, оп. 1, д. 7, лл. 3—4.

## Заціхлі віхуры...

Звесткі аб колькасці саўгасаў (маёнткаў), іх знаходжанні,  
колькасці рабочых і батрацкіх камітэтаў

20 жніўня 1920 г.

Грабаўская воласць: м. Сядлоўцы; Камаровіцкая воласць: м. Ванюжычы, Камаровічы, Філіпавічы; Капаткевіцкая воласць: м. Канстанцінаў (20 рабочых, батрацкі камітэт), Мышанка, Чалюшчавічы (12 рабочых, батрацкі камітэт); Лучыцкая воласць: м. Дуброва, Капцэвічы, Лучыцы; Ляскавіцкая воласць: м. Брынёў (21 рабочы, батрацкі камітэт), Дараўеўічы (26 рабочых, батрацкі камітэт), Судзівічы (16 рабочых), ф. Паўлінаў, Лобча; Петрыкаўская воласць: м. Конкавічы, Аголічы, Слінкі, Петрыкаў.

Ч. загадваючы павятовым земадзелам  
Загадваючы райсаўгасам

Гомельскі дзяржаўны абласны архіў, ф. 68, воп. 1, с. 56, лл. 2–3.

## ИЗ ДОКЛАДА МОЗЫРСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛРЕВКОМОВ С МОМЕНТА ИХ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 1 СЕНТЯБРЯ 1920 г.

### ...3. Грабовский волревком

Волревком организован 31 июля с. г.... При волревкоме созданы следующие отделы: управления, земельный, продовольственный и комтруд. Организовано 5 сельских советов. Взяты на учет все лесные материалы и дрова. Составлены списки: заседателей нарсуда, польского населения в волости, семейств красноармейцев на получение пайка и граждан, пострадавших от контрреволюции. Открыты 4 избы-читальни. Собраны с полей яровые хлеба в им. Селютичи. Взято на учет сено, накошенное на болотах, и фруктовый сад в заст. Михедовичи. Переписаны все доинные коровы волости, взяты на учет имеющиеся ульи, сделана разверстка скота для реквизиции. Подготовляются списки бедноты. Взято на учет все мужское население волости от 16 до 40 лет, а также лошади, волы, возы и проч. Кроме вышеуказанного исполнено следующее: установлено гужевое движение по доставке корреспонденций на ближайший почтовый пункт, организована комиссия по борьбе с дезертирством. В состав волревкома входят председатель и 4 члена, все беспартийные...

### ...7. Комаровичский волревком

Волревком организован 18 июля с. г. съездом сельских советов волости, последние были организованы б. председателем Комаровичского волисполкома в количестве 22. При волревкоме организованы следующие отделы: управления, земельный, продовольствия и комтруда...

...Волость разбита на 4 района. 8 августа был митинг по поводу недели больного и раненого красноармейца. Произведен сбор и собрано следующее: 4190 руб. деньгами, 29 п. 5 ф. ржи, 41 п. муки, 3 п. 31 ф. крупы, 25 пуд. гречихи, 20 ф. ячменя, 19 ф. сала, 2 ф. масла, 1273 яйца, 39 ф. сыра, 4 ф. ягод сухих, 39 шт. сорочек, 12 шт. кальсон, 150 арш. холста,  $\frac{1}{2}$  ф. табака, 20 карандашей и 140 конвертов. В состав волревкома входят председатель и 3 члена — все беспартийные. Деятельность ревкома слаба.

### 8. Копаткевичский волревком

Волревком организован 12 июля с. г. военкомом 170-й бригады. При волревкоме существуют следующие отделы: управления, земельный, народного образования, продовольственный и комитет труда. Издан приказ о недопущении потрав и рубки леса. Взяты на учет мельницы. Образована комиссия по регистрации убытков, причиненных польскими бандами. Взяты на учет все свободные сенокосы и земли, а также кожевенные заводы и мельницы. Изданы постановления о сдаче населением оружия и вещей, оставленных польскими бандами. Составлен список всего населения мужчин от 18 до 50 лет и женщин от 18 до 45 лет. Взяты в ведение ревкома фруктовые сады при имениях. 3 августа с. г. был съезд представителей сельских советов волости, на котором по текущему моменту вынесли следующее: приветствовать нашу Красную Армию и ее вождей... Все на борьбу против дезертирства, между нами не должно быть шкурников, все способные носить оружие — на Красный фронт... Решили избрать комиссию по сбору подарков для Красной Армии. В состав волревкома входят председатель и 5 членов, все беспартийные.

### ...12. Лучицкий волревком

Волревком организован 18 июля с. г. съездом делегатов Лучицкой волости. При волревкоме организованы следующие отделы: управления, народного образования, земельный и комтруд. Составлен список всех дезертиров в волости и список их имущества. 5 августа был устроен съезд представителей волости... Деятельность Лучицкой волости, сравнительно с другими, очень хорошая: аккуратно доставляются протоколы заседаний волревкома, исполняются различные распоряжения. В состав ревкома входят председатель и 4 члена, все сочувствующие партии большевиков.

### 13. Лясковичский волревком

Волревком организован 17 июля с. г. В состав волревкома входят следующие отделы: управления, земельный и продовольственный. 4 августа с. г. был съезд представителей волости... Ввиду того что население добывает спирт из земли около ректификационного завода, вылитый в 1915 г., постановили немедленно принять меры к прекращению добывания спирта; лиц, не подчиняющихся распоряжению, арестовать и разыскать аппараты, перегоняющие спирт, для уничтожения таковых... Работа в Лясковичской области удовлетворительная. В состав волревкома входит председатель и 4 члена, все беспартийные.

### ...16. Петриковский волревком

Волревком организован 12 июля с. г. военкомом 510-го стрелкового советского полка. Постановили: 1) составить опись имущества лиц, бежавших от Советской власти; 2) установить охрану над имуществом имений. При ревкоме организованы следующие отделы: управления, земельный, народного образования, продовольственный, военкомата и милиции. Взяты на учет мельницы волости... Доставлено 86 деревьев для исправления железнодорожного моста через р. Бобрич. Составлены списки всех пострадавших от контрреволюции. Открыта советская гостиница, столовая и организован детский оваг на 50 детей-сирот и беднейшего населения. Национализированы фруктовые сады при имениях... 1 августа председатель волревкома был арестован по распоряжению уполномоченного Реввоенсовета Запфронт т. Левина и отправлен в Минск... 20 августа с. г. на должность председателя Петриковского волревкома был назначен инструктор информационно-инструкторского подотдела при отделе управления... Избрана комиссия из 3 лиц по проведению недели продовольствия и о реквизиции у жителей волости скота для нужд Красной Армии, а именно: 75 голов крупного и 88 голов мелкого. Население волости относится сочувственно к проводимой неделе продовольствия и реквизиции скота...

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 307, оп. 1, д. 2, лл. 55–62.

## ІЗ ДОКЛАДА ОТДЕЛА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОЗЫРСКОМУ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ

28 августа 1920 г.

### ...5. Фанерно-лесопильный завод ст. Птич

Завод сожжен поляками. Главные части машин, пасы, пилы и проч. забрано поляками, лесные материалы и фанер также вывезены немедленно по оставлении Птичи Советскими властями. Будут приняты меры от делом деревообрабатывающей промышленности к сбору оставшегося имущества машин. Часть инвентаря, оставшегося от пожара, будет использована для других заводов. Завод взят на учет 27 июля 1920 г. Временным заведующим назначен Франц Пущин.

### ...9. Петриковский лесопильный завод

Завод взят на учет 3 августа. Временным завед. назначен т. Фридман. Машинные части нуждаются в довольно значительном ремонте, требуется ремонт здания. Запаса смазочных и прочих материалов нет. Нет некоторых ремонтей. Необходим слесарный инструмент, наждачные камни...

### ...11. Лесопильно-бочарный завод Белый Переезд

Завод взят на учет 30 июля 1920 г. На заводе имеется два локомобиля, два лесопильных станка и бочарное отделение. Завод находится на расстоянии 40 верст от железной дороги, несмотря на то что он

## ЧАС ТРЫВОГ I ВЫПРАБАВАННЯ

сохранился в годном для пуска в ход состоянии, вопрос о пуске подлежит рассмотрению райлескомом ввиду трудности снабжения сырьем и вывоза готового материала. Предполагается перенос одного локомобиля с лесопильным станком на ст. Житковичи, где производство более благоприятно в транспортных условиях. Временным завед. назначен т. Барон.

### 12. Лесопильно-бочарный завод Филиповичи

Завод взят на учет 29 июля 1920 г. Принимая во внимание отдаленность завода от железной дороги (около 30 верст), необходимо перенести в Житковичи часть машин. Локомобиль необходимо оставить для функционирования мельницы и бочарного завода. Необходимо исправить крышу, полы, произвести ремонт станков и машин. Временным заведующим назначен т. Бабенчук.

Завед. отделом деревообраз. промышлен.

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 307, оп. 3, д. 1, лл. 92—93.

### ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМАРОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО ВОЕНРЕВКОМА Н. ВАВРИЩУКА О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В КОМАРОВИЧСКОЙ ВОЛОСТИ ЗА НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1920 г.

1920 г. ноября 1 дня согласно предписанию Мозырского Увоенревкома я прибыл в Комаровическую волость для принятия от бывшего председателя Назарова Комаровического волвоенревкома. Состав ревкома был кулацкий,... вследствие чего являлся самым черносотенным и до крайности контрреволюционным настроением, все распоряжения центра не только не выполнялись, но делалась масса таких распоряжений, которые в корне подрывали Советскую власть... Приняв ревком, мне хотелось знать настроение массы в связи с наступлением поляков. Случаем к этому явилась беспартийная конференция, созванная 2 ноября в присутствии инструкторов тт. Алиферовича и Левковича. Делегатами на эту конференцию явились представители обществ Комаровической волости в числе 32 человек из общего числа 41 вызвавшихся. Среди явившихся делегатов было много враждебно настроенных по отношению к власти. Резолюция конференции выработана мною... Делегатами задавались вопросы следующего характера: «Будет ли Белоруссия самостоятельна? А если она будет самостоятельна, то будет ли в ней Советская власть?» При вынесе резолюций помогать всеми средствами Красной Армии раздавались крики: «Мы то помогаем, а чем же нам помогают?», «Уже надоело помогать». Только благодаря умелому ведению конференция не была сорвана.

Вслед за беспартийной конференцией 5 ноября мною был созван съезд сельсоветов. На съезде сельсоветов прений было меньше, так как делегатами съезда являлись председатели сельсоветов Комаровической волости и их заместители — люди, сами стоящие у власти... Чувства, выраженные в резолюции съезда, некоторыми из предсельсоветов проявились на деле. Стало поступать в волвоенревком заявления, что так-то и так-то дезертир скрывается там-то. Некоторые же из предсельсоветов по-прежнему остались безучастны. Правда, халатность к службе со стороны некоторых из предсельсоветов объясняется тем, что они не получали и не получают от власти никакой оплаты. Этот недостаток мною был подмечен, но помочь делу не было никакой возможности, ибо касса ревкома при приеме такого оказалась пустою... За такой короткий срок работы я, безусловно, не мог поставить дела на стальные ноги, потому что в первую очередь пришлось повести интенсивную борьбу с дезертирством, установить бдительный надзор за про никновением польских шпионов, так как ревком работал в 10 верстах от польских войск. Говоря о работе ревкома, я должен отметить, что по делу народного образования ко дню годовщины революции мною было открыто и наложено всего лишь 5 училищ, остальные не могли быть открыты. К этому времени за недостатком отчасти школьных помещений, а также и шкрабов, к тому же само население в таких обществах не пошло навстречу волревкому.

Самый день праздника революции в Комаровической волости был проведен блестяще. Повестка дня была следующая: в 4 часа дня был устроен громадный митинг, для чего было приглашено все население волости. Для успешного проведения митинга мною были приглашены военный комиссар 86-го полка, комбаты и политруки, кроме местного населения на митинге присутствовали и войсковые части, находившиеся в районе волости. В 7 часов вечера был дан спектакль на тему «Бувальщина», после чего был концерт; вечер закончился танцами...

Отмечая о положении дел в Комаровической волости, в каком она сейчас находится, я должен сознаться, что за последний срок такое сильно поплатнулось. Комаровская волость сейчас больна эпидемическими и боли опасно. Причина этой эпидемической болезни — балаховщина, поголовное дезертирство и злостный бандитизм. В 1919 г. Комаровическая волость от призыва в Красную Армию отказалась, в 1920 г. хотя сразу и все явились в назначенный срок мобилизации, но благодаря неоднократной эвакуации уезда и подхода войск противника в ней развилось дезертирство, и так как по сложившимся военным обстоятельствам волость очутилась в нейтральной полосе, то дезертирство в ней развилось и приняло

угрожающие размеры. Из дезертиров с течением времени образовались банды и заполнили собою прилегающие леса Комаровичской, Грабовской и Дяковичской волостей. С момента появления на фронте Балаховича, дезертирство приняло организованный характер и под предводительством своих вожаков начало нападать даже на отдельные войсковые части Красной Армии... 5 ноября был убит красноармеец Лейкин, 24 ноября была обстреляна разведка при дер. Фастовица в количестве 30 человек, причем с нашей стороны были убитые и раненые. При этом само население идет навстречу дезертирству, как своим сыновьям, кормит их и укрывает. Например, убитые и раненые разведчики при дер. Фастовица были немедленно скрыты населением той же деревни. Есть сведения, что таковые потоплены в реке Оресце. Банды дезертиров смотрят на ревком как на своего личного врага, ввиду чего я лично неоднократно получал анонимные письма с угрозой убить меня...

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 307, оп. 1, д. 5, лл. 86—89.

### ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛУЧИЦЬКОЇ ВОЛОСТИ В МОЗЫРСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВОЕНКОМАТ

8 декабря 1920 г.

Донопу, что в дни налета балаховской банды 15-летний мальчик из Лучиц Андрей Елизаров по моему приказанию делал деятельную разведку, добывал и сообщал важные сведения, чем дал мне возможность своевременно спрятать канцелярию и поставить в известность особоуполномоченного дивизии. Благодаря упоминаемому мальчику балаховцам не удалось застигнуть нас внезапно.

Докладываю о вышеизложенном, прошу, если признаете возможным, для поощрения среди населения выдать по своему усмотрению вознаграждение для Елизарова Андрея через уездвоенкомат.

Лучицкий волвоенком  
Делопроизводитель

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 307, оп. 1, д. 6, л. 38.

### СПИСОК СЛУЖАЩИХ КОМАРОВИЧСКОГО РЕВКОМА (ДЕКАБРЬ 1920 г.)

Имена, отчества и фамилии	Занимаемая должность	Возраст	Характеристика
Ваврищук Николай Кондратьевич	Председатель ревкома	28	Коммунист, активный работник
Баранов Андрей Андреевич	Секретарь управления	45	Беспартийный, усердный канцелярский работник
Коледа Иван Романович	Член ревкома и зав. зем. отд.	30	Коммунист, малограмотный, прилежный работник
Ермолинский Андрей Митрофанович	Делопроизвод. зем. отд.	32	Кулак, беспартийный, находится под контролем Коледы
Гайдуков Георгий Константинович	Зав. волкомтруда	31	Беспартийный, бедняк
Лифшиц Шмуйло Хаимов	Делопроизвод. комтруда	45	Беспартийный, усердный канцелярский работник
Масаковский Василий Петрович	Военком	27	Коммунист, активный работник
Рудзинский Феофил Алексеевич	Делопроизвод. военкома	28	Коммунист, прилежный работник
Новохацкий Андрей Афанасьевич	Завед. отд. народобр.	32	
Кисель Дмитрий	Зав. продотд.	37	Соч. коммунизму, бедный, усердный работник
Гуринович Петр Иосифович	Делопроизвод. продотд.	23	Канцелярский служитель
Сливец Савва Михайлович	Сторож	47	Беспартийный, бедняк

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 269, оп. 1, д. 7, л. 72.

## ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЯСКОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

14 декабря 1920 г.

Лясковицкий волостной революционный комитет, рассмотрев выборное производство по выбору сельских комитетов Лясковицкой волости, постановил: утвердить сельские комитеты в следующем составе

Название комитета	Председатель	Секретарь	Член комитета
Лясковицкий	Будник Софон	Стульба Александр	Туровец Семен
Дорошевичский	Жуковец Герасим	Пипчук Павел	Пашук Иван
Голубицкий	Пашук Иван	Пашук Никифор	Литвин Дмитрий
Вышеловский	Морозко Иван	Голод Трофим	Марицинкевич Яков
Турокский	Хальченя Иван	Пилецкий Устин	Жуковец Михаил
Рубчанский	Домасевич Федор	Запекевич Иосиф	Прикота Макарий
Снядинский	Рушкий Андрей	Шовкович Владимир	Руцкий Павел
Бринёвский	Пинчук Софон	Шаруба Антон	Тереня Роман
Копцевичский	Жуковец Яков	Козлович Михаил	Баранич Петр
Копцевичская фабрика	Копацевский Иосиф	Новик Александр	Мялевский Николай
Бакланский	Туровец Тимофей	Авдеев Степан	Стельмашонок Иван

Председатель волревкома  
Представитель Мозырского уревкома  
Секретарь

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 103, оп. 1, д. 2, л. 115.

## ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

Адгрымелі бai грамадзянскай вайны. За кароткі тэрмін валасныя рэвалюцыйныя камітэты аднавілі ў мястэчках і вёсках Петрыкаўшчыны савецкую ўладу, выканану́шы задачы, якія на іх ускладаліся. 5 студзеня 1921 г. Мазырскі павятовы ваенна-рэвалюцыйны камітэт сваім загадам скасаваў валасныя рэўкомуны, часова пакіну́шы толькі некаторыя з іх, у тым ліку Петрыкаўскі. Усе справы ў валасцях былі перададзены выканану́чым камітэтам. Па просьбе Камароўцлага валрэўкома тэрмін яго функцыянування быў таксама падоўжаны да сярэдзіны сакавіка 1921 г.

Палітычная і эканамічная сітуацыя была вельмі складаная. Разгул бандытызму, па дорогах страшна было ісці і ехаць. У лясах хаваліся розныя ўзброенныя атрады, якія ў канцы 1920 г. папоўніліся недабітymі балахоўцамі. Узброенныя банды засыпаліся таксама

з тэрыторыі Польшчы. Яны нападалі на савецкіх работнікаў і чырвонаармейцаў, рабавалі і знішчалі мірных вясковых жыхароў. 22 лютага 1921 г. быў абрабаваны жыхар в. Фаставічы Піліп Бараноўскі. Ноччу 28 лютага праз акно быў забіты грамадзянін в. Востраў Яфрэм Бубіч. 19 сакавіка троє бандытаў напалі на дом грамадзяніна в. Фаставічы Лейзера Шлепянтоха, застрэлілі яго жонку, забралі адзенне, посуд і іншыя рэчы. 20 сакавіка на дарозе Навасёлкі — Заполле стрэлам з вінтоўкі забіты фурман, жыхар в. Старыя Галоўчыцы Харытон Мухін, які вёз кантралёра млыноў. 30 сакавіка банда, што з'явілася з боку в. Грабаў, абстраляла рабочых, якія працавалі ў лесе. 1 мая каля паўсотні чалавек напалі на будынак Камароўцлага валвыканкома, забілі старшыню выканкома Івана Каляду, знішчылі